

ЗОК-3  
1844

# РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 2 ЛЮТЫ 1964



105  
Б/рх

## Ул. ЛЯПЁШКІН

І зноў я тут  
Вясновым ранкам,  
Дзе клёны  
Думаюць думу.

Дык дзякую,  
Цётухна Маланка!  
Мір дому  
Ціхаму твайму!

## Я ЗНОЎКУ ТУТ...

Прысвячаю Маланцы Бабок

Я зноўку тут  
Вясновым ранкам,  
Дзе клёны  
Думаюць думу:  
— Дзень добры,  
Цётухна Маланка!  
Мір дому  
Ціхаму твайму! —  
К табе залез  
Пад хустку інай,  
Ты не гаворыш,  
А кричыш.  
Дзесятак сёмы —  
Вось прычына  
І кроакаў дробных  
І маршын.  
Ты працягнула  
Ка мне руکі,  
Вядзеш на покуць,  
Да стала,  
Завеш унучак  
І унукай,  
Мяне распытаць  
Пачала,  
Што дзе у свеце,  
Як работа,  
Ці ў Мінску,  
Ці у вёсцы лепш!  
І, хлеб духмяны,  
Мёд у сотах  
На стол паклаўши,  
Кажаш: — Еш!  
...А я вайны  
Успомніў сполах,  
З гаворкай лаючай  
Салдат  
І хлапчукоў,  
Знямоглых, кволых,  
Тых, хто быў  
Крошцы  
Хлебнай рад.  
Успомніў я праснак твой  
Тонкі...  
Што ты мне  
Сунула ў руку,  
Капусты квашанай  
Галоўку,  
Чаго было шчэ  
Хлапчуку!..  
Дахаты я ляцеў  
Ад шчасця,  
Багацце нёс —  
Твае дары,  
І адразаў дзялянкі-часці  
І для братоў,  
І для сястры.  
Мігцеў за шыбай  
Снег іскрысты,  
А за сялом  
Мяцель гула...  
Памерці дзесяцям  
Камуніста  
Ты з галадухі  
Не дала...  
Мо ўспамінаць  
Было не трэба  
Мне час далёкі той,  
Вайні!..  
Ды там я кошт  
Уведаў хлеба  
І чалавечнасці цану...



## ВАЛЯНЦІН ЛУКША

### ДЗЯЎЧАТЫ НАФТАГРАДА

Пахнучь нафтай і небам дзяўчынкі,  
Вусны тоненъкія, нецалованыя,  
Неабветраныя галінкі,  
Сарамлівыя, нешматслоўныя.  
Ім памер спяцоўкі завышан,  
Сорак першы гумовыя боты.  
На світанні гудучым выйшлі  
Шэрвакія на работу.  
Падымаюцца грудзі часценька,  
Загараюцца вочы ясненька.  
— Я сягоння, паслухай, Насця,  
Пасля змены — на стрэчу з Васем...  
...Апранаюцца ў плаці белыя  
І павязваюць хусткі празрыстыя  
Некахаўшыя і нямелыя,  
У інтэрнаце рабочым прапісаныя...  
Пахнучь нафтай і небам дзяўчынкі,  
Вусны тоненъкія, нецалованыя,  
Неабветраныя галінкі,  
Сарамлівыя, нешматслоўныя.



## Хаім МАЛЬЦІНСКІ

### ЯМАЧКІ

Крый бог,  
У ямачкі б я шчок тваіх  
Упаў,  
Скажыце, хто б мяне  
Адтуль уратаваў?  
Бо тут жа побач —  
Воч тваіх пажар,  
Бо тут жа побач —  
Вуснаў тваіх жар.  
Руку мне падалі б, —

Не слухаліся б ногі.  
Было б лягчэй прагнаць  
Мядзведзя вон з бярлогі.  
Я ў ямачках такіх  
На ўсё б жыццё застаўся,  
Зрабіў з усмешак лавачку,  
Сядзеў бы і смяяўся.  
Пераклаў з яўрэйскай мовы

Г. КЛЯЎКО.

## Анатоль СЕРБАНТОВІЧ

### МАЯ КАХАННАЯ — ЗІМА

Мая каханная — зіма.  
Любіць другую не сумею.  
Я па табе іду, зямля,  
Абняўши русую завею.

Сняжынкі — белыя агні,  
Кусты малочныя, але! —  
Як эталонам чысціні  
Мая каханная бялее.

Яна харошая ў мяне.  
Яна — і сонца і марозы...  
Прамень каханую кране —  
Мая каханая у слёзы...

І вось каханае няма —  
Мая каханая — зіма...



Б 05  
арх.

ЗОК-3  
1844, 8

**В**ЯЛІКІ чалавекалюб Аляксей Максімавіч Горкі ў сваім апавяданні «Вывад» калісці пісаў, як караў муж жонку. Маленькую кволую жанчыну, распранутую дагала, прывязалі да вазка, на якім стаяў здаровы рыжы мужык. Ен адзін раз сцябаў пугай па кані, а другі — па голаму целу жонкі. Тоненская чырвоная палоска крыві сцякала з рассечаных грудзей і гублялася ў пыле на зямлі. І ніхто не адважыўся заступіцца за безбаронную жанчыну. Надварот, натоўп улюлюкаў і падахвочваў мужыка. Толькі адзін Аляксей Максімавіч не вытрываў і кінуўся абараняць няшчасную. Гэты чалавечны ўчынак каштаваў яму вельмі дорага. Узбудараражаны натоўп накінуўся на яго і так збіў, што пасля гэтага давялося доўга ляжаць у бальніцы.

Далёка ў нябыт адышоў той час. Моладзі нават цяжка паверыць у гэта. Але так сапраўды было.

Бяспраўная і непісьменная, прыгнечаная ў сям'і і грамадстве ў дарэвалюцыйныя гады жанчына не лічылася за чалавека. Таленты і здольнасці яе заставаліся нераскрытымі. Лёс мільёнаў працоўных жанчын складаўся адноўлькава. Быў ён нясцерпна цяжкім. «Будзь паслушная, дачушка», — наказвала маці, адпраўляючы дачку ў найміткі. Нялёгкім быў кавалак

напрыклад, жанчыны ходзяць па вуліцах, апусціўши галаву, нізка кланяюцца гаспадару прадпрыемства і свайму ўласнаму мужу. Яны не маюць права сядзець разам за столом, калі ў доме бываюць госці. Іх аваізак толькі падносіць пачастунак. Не мае права жанчына сесці за стол і са сваім мужам.

Цяжка нашым замежным гасцям зразумець, дзе знаходзіць час савецкая жанчына для таго, каб вучыцца, набыць прафесію, працеваць і выхоўваць дзяцей. І толькі пазнаёміўшыся з тымі спрыяльнімі ўмовамі на вытворчасці, з той дапамогай, якую дзяржава аказвае савецкай жанчыне ў выхаванні дзяцей, яны знаходзяць адказ на гэтае пытанне.

Улетку мінулага года турыстка з Федэратыўнай Рэспублікі Германіі прасіла растлумачыць, як савецкая жанчына спалучаюць працу на вытворчасці і свае мацярынскія аваізакі.

— Вось я ніяк не ўяўляю, як бы я могла працеваць і выхоўваць дзяцей, — гаварыла яна.

Тады паднялася з месца выкладчыца матэматыкі 41-й мінскай сярэдняй школы Марыя Палікарпаўна Зубко і сказала, што ў яе дзесяць дзяцей. Трэба было бачыць, якую цікавасць выклікалі гэтыя слова ў на-

# ПРАЦАЎНІЦЫ, ГРАМАДЗЯНКІ, МАЦІ

хлеба, зароблены і на капіталістычным прадпрыемстве. А там прыходзіла замужжа. Часта дзяўчыну выдавалі за нялюбага чалавека, такога ж гарапашніка, як і сама. І пачыналася жыццё, поўнае нястач, непрыязні адзін да аднаго. А далей усё ішло, як у прымаўцы: «дзецы частыя, дровы сырья і муж п'яніца». Пабоі, знявага, здзекі з бездапаможнай жанчыны былі звычайнай з'явай.

Наша Савецкая дзяржава зрабіла ўсё для таго, каб жанчына стала паўнапраўнай. Каstryчніцкая рэвалюцыя разняволіла яе, вызваліла ад усялякага прыгнёту. Жанчына атрымала нароўні з мужчынам палітычныя і эканамічныя права, права выбіраць і быць выбранай у органы кіраўніцтва дзяржавай, права на працу і роўную аплату яе, права на адукацию.

І да гэтага часу нашы замежныя гасці не перастаюць здзіўляцца, што савецкая жанчына за адноўлькавую працу атрымлівае роўную зарплату з мужчынам. І як ім не здзіўляцца, калі ва ўсіх капіталістычных краінах свету яшчэ і сёня жанчыны атрымліваюць намнога менш за мужчыну пры выкананні адной і той жа работы:

Ды ці толькі ў гэтым выяўляецца прыгнечанае становішча жанчыны ў капіталістычным свеце? У Японіі,

шай госці. Старэйшыя двое дзяцей Марыі Палікарпаўны вучачца ва ўніверсітэце, пяцёра — у сярэдняй школе, а троє малодшых наведваюць дзіцячы сад і яслі. Усе дзецы добра вучачца, памагаюць маці па гаспадарцы.

Клопаты дзяржавы адчуваюць мільёны савецкіх жанчын. Адных дзеци навучаюцца ў школах-інтэрнатах, другіх — наведваюць дзіцячыя дашкольныя ўстановы, трэціх — адпачываюць улетку за кошт дзяржавы ў санаторыях і піянерскіх лагерах. Дзяржава выдаткоўвае шмат сродкаў на будаўніцтва школ і палацаў піянераў, выпуск літаратуры, пабудову бальніц і ясліяў, садоў і піянерскіх лагераў. Многія жанчыны нашай краіны носяць ганаровае званне «Маці-героя», узнагароджаны ордэнамі і медалямі. Штогод наша дзяржава выдаткоўвае на дапамогу мнагадзетным і адзінокім маці мільёны рублёў.

Палітычнае і эканамічнае вызваленне жанчын адкрыла шлях мільёнам савецкіх працаўніц да авалодання вышынямі навукі, мастацтва, культуры. У нашай рэспубліцы, быўшай адсталай царскай ускраіне, дзе са ста жанчын было пісьменных толькі трох, выраслі тысячи навуковых работнікаў, інжынераў, урачоў, выкладчыкаў. Рэспубліка законна ганарыцца жанчынамі-вучонымі таварышамі Чаркасавай, Жыдовіч, Бірыч, Фіглоўскай, Мінінай, Каменскай і іншымі. Вялікі ўклад у развіццё культуры ўносяць нашы славнікі спявачкі, артысткі, мастакі.

Раўнапраё жанчын прайяўляеца і ў тым, што сярод студэнтаў вышэйших установ палавіну складаюць дзяўчата.

А колькі жанчын настаўніц. Ім дзяржава даверыла выхаванне нашай падрастаючай змены. За бездакорную педагогічную і грамадскую дзейнасць тысячы настаўніц узнагароджаны ордэнамі і медалямі. Нямала з іх носяць высокое званне заслужанай настаўніцы школы. Цяжка назваць тыя галіны, іх вельмі многа, дзе з поспехам працуе жанчыны. Весь і ў гэтым нумары мы змяшчаем нарыс «Соль замлі», які пазна-

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

## РАБОТНІЦА № 2 І СЯЛЯНКА

ЛУТЫ  
1964

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ САРАКАВЫ



ўміць чытачоў з галоўным інжынерам праекта азотнатукаўага завода ў Гродна Яўгеніяй Якаўлеўнай Вінградавай.

Інженерам і маркшайдерамі працують жанчыны і на другім нашым хімічным прадпрыемстве — Салігорскім калійным камбінаце. Калі б хто-небудзь сказаў бацькам гэтых жанчын, што іх дочки будуць вядучымі інженерамі на складаных хімічных прадпрыемствах, наўрад ці паверылі быны гэтаму.

І жанчыны-сялянкі таксама ўзняліся на небыва-  
лую вышыню. Дзесяткі з іх у нашай рэспубліцы сталі  
Героямі Сацыялістычнай Працы. Многія тысячы ўзна-  
гароджаны ордэнамі і медалямі. Сотні выбраны дэпу-  
татамі Вярхоўнага Савета рэспублікі і тысячы — дэ-  
путатамі мясцовых Саветаў.

У гэтым нумары нашы чытачы пазнаёмацца з сям'ёй дэпутата вярхоўнага органа рэспублікі Марыі Мікалаеўны Варэнік, былой сіраты і батрачкі пры панская Польшчы. У яе дзеўядзьця дзяцей. Чатыры дачкі разам з ёю працуюць на жывёлагадоўчай ферме. Дружна жыве працевітая сям'я. Паважаюць яе людзі. У нашай краіне слава і гонар кожнаму працевітаму чалавеку.


І колькі б мы ні прыводзілі фактаў, якія красамоўна гавораць аб раўнапраўі нашых жанчын, усё ж нельга абысці і не сказаць галоўнага, таго, што ў мінульым годзе так усхвалявала ўесь свет. На Сусветным жаночым кангрэсе ў Маскве дэлегаткі горача сустракалі нашу «Чайку» — Валю Церашкову. Колькі добрых слоў было сказана ў яе гонар, колькі аплоды-  
сментаў прагучала ў Крамлёўскім Налацы з'ездаў. Подзвіг Валянціны Нікалаевай-Церашковай жанчыны свету ўспрынялі як найвялікшы доказ сапраўдных маг-  
чымасцей раўнапраўя жанчыны. Гэты подзвіг савец-  
кай касманаўткі з'явіцца надзейнай зброяй жанчын свету ў барацьбе за сваю чалавечую годнасць, будзе выкарыстаны імі супраць выпадаў розных скептыкаў,  
тых, каму нявыгадна бачыць жанчыну раўнапраўным чалавекам.

Савецкія жанчыны бязмерна ўдзячны Радзіме за ўсё тое добрае, што яна для іх зрабіла. Сваю беззапаветную адданасць Радзіме жанчыны лепш за ўсё пацвердзілі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Яны былі мужнімі воінамі, смелымі разведчыцамі і партызанкамі. Многа бліскучых старонак у гісторыю абароны сваёй бацькаўшчыны ўпісалі і тыя, што ваявалі, і тыя, што стаялі ля станкоў на заводах, і тыя, што кармілі хлебам абаронцаў Радзімы. Беларусь ганарыцца сваімі Героямі Савецкага Саюза тт. Осіпавай і Мазанік, Траян і Маслоўскай, Колесавай і Стэмпкоўскай, Тусналобавай і Харужай, Зяньковай і іншымі. Дзесяткі тысяч удзельніц другой Айчыннай вайны ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі. Пра многіх напісаны нарысы, аповесці і раманы, пра многіх яшчэ не паспелі сказаць пісьменнікі сваё слова, але абавязкова скажуць у будучым.

Аб адной з такіх сціплых і на першы погляд непрыкметных герайнь расказваецца і ў гэтым нумары нашага часопіса. Партызанскім доктарам называлі байцы маладога фельчара Зіну Савенкаву. Яна іх лячыла, ратавала ад смерці, не шкадавала жыцця. Цяпер Зінаіда Пятроўна стала ўрачом. Яна загадвае аддзяленнем дзіцячай бальніцы ў Маладзечна. Дзесятам, самаму дарагому, аддае свае сілы і веды Зінаіда Пятроўна. Пажадаем ёй поспеху ў працы!

Хутка надыдзе дзень 8-е сакавіка. Мы заўсёды адзначаем яго як вялікае радаснае свята. Шмат віншаванняў атрымаюць нашы жанчыны ад бліzkіх сяброву і родзічаў, ад таварышаў па работе. І колькі б ім ні сказалі цёплых слоў, гэта ніколі не будзе перабольшаннем. Нашы жанчыны — працаўніцы, грамадзянкі і маці заслужылі іх сваёй працай.

**Няхай жыве Міжнародны жаночы дзень!**



Калі я хадзіў па цэхах Гродзенскага азотнатукаўага завода, мне прыгадаўся малюнак далёкага мінулага. Было гэта гадоў трывалаць назад. Людзі толькі што адкасіліся. У нядзелю мужчыны вывелі на пакошу коней, а самі адпачывалі пасля цяжкай працы.

— Калі я хадзіў па цэхах Гродзенскага азотнатукаўага завода, мне прыгадаўся малюнак далёкага мінулага. Было гэта гадоў трывалаць назад. Людзі толькі што адкасіліся. У нядзелю мужчыны вывелі на пакошу коней, а самі адпачывалі пасля цяжкай працы.

— І вось я трymаю ў жмені туу цудадзейную соль, пра якую гаварыў даўным-даўно Якаў Пекар, трymаю соль для зямлі, аб якой марыў кожны селянін, каб пасаліць сваю вузкую па-

Дзе гурт — там звычайна  
цячэ бясконцая гамонка. Людзі  
гаварылі аб зямлі і хлебе. Сло-  
ва трymаў дзядзька Якаў —  
нізкі, каржакаваты, заўсёдъ  
з расхрыстанай грудзінай. Ад-  
навяскоўцы паважалі Якава за  
гаспадарлівасць і развагу. Гава-  
рыў ён павольна, у расцяжку,  
глытаючы канчаткі. Каб зразу  
мець яго, трэба добра было  
прыслухоўвацца да кожнага  
слова. Людзі слухалі яго ўваж-  
ліва. Калі мы, хлапчукі, паруша-  
лі цішыню, вусаты Адась кідаў  
злосны позірк на нас, і пад гэ-  
тым позіркам круглых савіных  
вачэй мы сціхалі. І нам даво-  
дзілася ўважліва слухаць доў-  
гае, доўгае, як кужэльная нітка.  
Удалай папрадухі, нецікае  
для нас Пекараў апавяданне.  
З усёй яго гамонкі, якая цягну-  
лася тады аж да абеду, я за-  
памятаў, што Якаў гаварыў аб  
нейкай цудадзейнай солі для  
землі. Эту соль ён бачыў  
у амерыканскіх фермераў, у  
якіх служыў аж сем год. Ён  
казаў, што, падсаліўшы зямлю,  
можна атрымаць багаты ўра-

джаі, бо вельмі добра ўсё родзіць.

І вось я тримаю ў жмені тую  
цудадзейную соль, пра якую  
гаварыў даўным-даўно Якаў  
Пекар, тримаю соль для зямлі,  
аб якой марыў кожны селянін,  
каб пасаліць сваю вузкую па-  
лоску, на якой, апрача гірсы  
і метлюку, нічога не хацела  
расці...

Быў я на азотнатукаўым утыя дні, калі прадпрыемства пераходзіла з рук у рукі. У цэхах на адкрытых пляцоўках вельмі мала людзей. Тоё ажыўленне, якое панавала яшчэ некалькі гадзін таму назад ля турбакампрэсараў, газавыдзімалак, халадзільнікаў, раптам спала, сціхлі людскія галасы. Будаўнікі ўзвялі заводскія карпусы, мантажнікі сабралі агрэгаты, удыхнулі ў іх жыццё і перадалі працоўную эстафету хімікам.

Мне нямала даводзілася быць на прадпрыемствах, слухаць, як цяжка сапуць лакамабілі, як гнецца кавалак металу пад цяжарам механічнага молата. Але азотнатукавы нічога агульнага не мае з тым, што дагэтуль даводзілася бачыць.

Кожны цэх напамінае вялікую своеасаблівую хімічную лабараторью. Ніякага шуму і грукату. Дзесьці там, у контактным апараце, праходзіць

З перших дзён працуяць на будоўлі ізаліроўшчыцы Наталля Сядач — брыгадзір (справа), Настасся Жабенка і Раіса Бакун.

Фота К. Якубовича.



# ЗОМІ

хімічна рэакцыя, а тут, ля століка начальніка змены, шыток кантрольна-вымяральных прыбораў, моргаючы чырвоным, як у плоткі, вокам, сігналізуе, што апараты і вузлы працуць добра. Увесе тэхнагічны працэс адбываецца па-за людскім вокаам. Яго не кранаюцца чалавечыя руکі. Справа хімікаў — сачыць за прыборамі, кантроліваць работу апарату.

Каб уявіць, што гэта за прадпрыемства, прывяду некалькі сухіх фактаў. Па сваёй магутнасці гэта буйнейшы АТЗ у Савецкім Саюзе і Еўропе. Ён размясціўся на плошчы ў некалькі разоў меншай, чым займаюць іншыя такія самыя заводы. Людзей будзе працаўцаць у трох разы менш, чым на такіх жа прадпрыемствах.

Гродзенская аміачная салетра самая танная, бо сыравінай з'яўляецца дашаўскі газ, багаты на вадарод, і звычайнае паветра, якое ўтрымлівае 79 працэнтаў азоту.

І яшчэ адна цікавая з'ява на гэтым заводзе. Большасць вытворчых працэсаў знаходзіцца ў жаночых руках. І сама прадпрыемства ўзводзілі галоўным чынам жанчыны-будаўнікі. Галоўны інжынер праекта таксама жанчына.

Сярод тых, хто прыехаў на пуск азотнатукавага, была і Яўгенія Якаўлеўна. Прысутныя цёпла віталі яе, і мне здалося, што яна ўвесь час знаходзілася ў цэнтры ўвагі і будаўнікоў і хімікаў.

— А гэта што за жанчына? — спыталі хтосьці ў загадчыка лабараторыі завода таварыш Антонавай.

— Не ведаецце?! — здзівілася яна. — Ды гэта ж галоўны інжынер праекта Яўгенія Якаўлеўна Вінаградава.

Так! Яўгенія Якаўлеўна і ёсьць той чалавек, які першым уявіў завод, а потым сваю задуму палажыў на паперу.

Таварыш Вінаградава добра ведае Гродна. Упершыню наведала гэты горад чатыры гады назад. Калі гігант быў гатовы ў чарцяжах і пайшла гутарка, дзе будаваць яго, дзяржаўная камісія наведала Гомель, Полацк, Барысаў, Старобін.

— Ну як? — пыталіся члены камісіі ў праекціроўшчыка.

Вінаградава маўчала. І гэта яе маўчанне красамоўна гаварыла, што ўсё — не тое, што яна жадала б бачыць.

— Толькі тут, — сказала яна, пазнаёміўшыся з Гродна. — Рэчка, глыбокое размяшчэнне грунтавых вод, чыгунка, удо́сталь электраэнергіі, сталія кадры будаўнікоў — якраз тое, што патрабуе сучаснае хімічнае прадпрыемства.

Потым штогод Яўгенія Якаўлеўна па 6—7 разоў прыезджала сюды.

Я папрасіў, каб некалькі слоў сказала пра завод сама Яўгенія Якаўлеўна.

— Завод гэты для мяне надта блізкі і родны. З ім шмат чаго звязана ў май жыцці. Я праектавала ўжо не першае прадпрыемства. Па маіх чарцяжах узведзены завод вадкіх азотных угнаенняў у Іванове Літоўскай ССР, была саўтарам праектаў заводаў у Грузіі, на Кубані. Але з усіх прадпрыемстваў я асабліва задаволена заводам на Нёмане.


— Чаму?

— Па-першае, Гродзенскі азотнатукавы — завод-аўтамат. Усё кіраўніцтва будзе ажыццяўляцца з аднаго дыспетчарскага пункта. Гэты завод не падобны на існуючыя. Вытворчасці слабай азотнай кіслаты і аміачнай салетры размешчаны ў адным корпусе. Гэта ўпершыню ў нашай краіне.

Удала вырашана і ўзвядзенне іншых збудаванняў. Гэта дало магчымасць у трох разы скраціць плошчу забудовы.

Па-другое, у сучасны момант найбуйнейшымі лічацца лініі па вытворчасці некалькіх дзесяткаў тысяч тон аміяку ў год. Тут жа будуць дзеянічаць лініі, магутнасць якіх значна большая.

Па-трэцяе, карбамід прадугледжана атрымліваць па адкрытай схеме, дзякуючы чаму адыходы газаў будуць выкарыстоўвацца пры вырабе аміачнай салетры. Што магу яшчэ дадаць? — таварыш Вінаградава на хвіліну задумалася. — Вось што. Здадзена ў эксплуатацыю толькі першая чарга, не, дакладней, першая чарга першай чаргі. Сёлета будуць здадзены магутнасці па вытворчасці аміяку і карбаміду, гэта значыць, што ўступіць у дзеянне першая чарга завода па ўсюму тэхнагічнаму комплексу. Затым будзе пушчана другая чарга прадпрыемства па ўсіх вытворчасцях: аміяку, карбаміду і аміачнай салетры. І гэта не ўсё. Будзе ўзведзены яшчэ



Будуеца другая чарга Гродзенскага азотнатукавага завода. Ліда Чарныш (на пярэднім плане) працуе выдатна. Таму і настрой у яе прыўзняты.

адзін новы цех аміяку. Для гэтага спатрэбіцца некалькі год.

Я папрасіў Яўгенію Якаўлеўну што-небудзь перадаць чытакам часопіса «Работніца і сялянка».

— Перадайце, калі ласка, маю просьбу, пажаданне і адзін сакрэт. Просьба: вельмі беражліва і па-жаночаму ўмела адносіцца да прадукцыі азотнатукавага. Няхай кожны грам аміачнай салетры корміць расліны і не пудрыць дарог, не валеяцца ў засеках, як гэта сям-там яшчэ часам бывае. Пажаданне: быць здаровым і шчаслівымі. Сакрэт: азотнатукавы будзе выпускаць і капраплактам. Гэта паўфабрыкат для выпрацоўкі ўсемагчымых высакаякасных трывалых тканін. З нітак яго можна вырабляць прыгожую вопратку і тканіны для корду аўтапакрышак. У вытворчасці капраплактаму прымяняюцца азотныя угнаені.

...З Гродна да азотнатукавага пралегла асфальтаваная стужка дарогі, якая не спіць ні днём, ні ноччу. Ідуць і ідуць мышы: самазвалы і цягачы, цемента-перавозчыкі і бензавозы. Аўтобусы ходзяць амаль праз кожныя 10 мінут, але я еду на завод на самазвале, які вязе цэглу.

Ніну Гарачкіну не проймеш

словам. Не так лёгка і выклікаць на размову. Яна моўчкі круціць абаранак пяцітонкі і аднаслоўна адказвае на пытанні «так», «не». Вачэй не адрывае ад дарогі, ля якой праплываюць слупы, высакавольтавыя лініі, шматлаварховыя дамы, заснушыя дрэвы.

Хто яго ведае, аб чым думае зараз Ніна — шафёр першага класа, без адзінага праколу ў талоне папярэджанняў вадзіцельскіх правоў, якая ні разу яшчэ за сваё жыццё не сядзела за рулём легкавой машины, а на «ЗІЛах» і «МАЗах» праехала ўжо Сібір і Казахстан, Украіну і Беларусь.

Гарачкіна прыехала ў Гродна з Казахстана. Тры гады там працавала ў цалінным саўгасе. Была яна і на Калыме, на золатакапальнях. Па тайзе і сопках, па забалочанай тундре вазіла харчы і вопратку старацелям.

Нялёгкая прафесія шафёра. Асеннія бездарожжа, зімовая мяцеліца, летнія навальніцы — а чалавек за рулём, увесь час пад напружаннем. І чаму ўсё ж Ніна выбрала руль аўтамабіля, а не канцылярью ці цэх завода?

Гарачкіна націснула на педаль, і мышына хутчэй рванулася ўперад. А калі абагнала грузавік, які цягнуў на доўгім

прычэпе цэлыя перакрыці для дома, яна незнарок кінула:

— Цягнуща, як на пахаванне. Не магу.

— Ліхачыць любіце?

— Характар такі. Заўсёды спяшаюся. Хочаца больш убачыць.

І гэта, бадай, з'яўляеца адказам на маё пытанне. Характар такі ў чалавека. Не можа сядзець доўга на адным месцы. Чым больш ездзіць, лепш пазнае жыццё. З цяжкасцямі такія не лічацца.

...Усё мае сваю біографію. Хаця і кароткая, але ёсьць яна ўжо і ў АТЗ. Першыя старонкі гэтай біографіі пісалі такія, як шафёр Ніна Гарачкіна. Вясна 1961 года не песьціла людзей цёплымі, сонечнымі днямі. Амаль штодзень ішлі дажджы, а калі ўрываліся халодныя патокі паветра, валіў снег. Будаўнічая пляцоўка ператварылася ў суцэльнае глінянае месіва, ні праехаць, ні праісці. Толькі малгутныя гусенічныя трактары цяглі на буксірах грузавыя машины, падвозілі цэгулу, цемент, жалеза. Прараб, спрэктываваны інжынер-будаўнік Хілько сустракаў кожны трактар, хвяляваўся:

— А што далей?

А далей — новыя цяжкасці. Пачалі капаць катлаваны пад фундамент — вада заліла іх. Паставілі першы пад'ёмны кран — грунт асеў. Здавалася, што кран вось-вось ляжа на бок...

Прафесія будаўніка нагадвае професію геолагаразведчыка. Ён першым абжывае неабжытаем, першым прымае на сябе нягоды. Будаўнік узводзіць палацы і гмахі, а сам жыве ў чым давядзеца. Так было і тут.

У ліку першых муляраў на будаўнічую пляцоўку азотнатукавага прышлі Ліда Васілеўская і Ліда Сінякова. Але цяж-

касці і нягоды не спалохалі дзяўчат. І вось я гляжу на іх у дзень урачыстага пуску прадпрыемства, якія гэта цудоўныя людзі! Пра такіх трэба кнігі пісаць, песні складаць, прысвячаць ім вершы.

Я гутару з Лідай Васілеўскай. Сарамлівая і скупая на слова, як і шафёр Ніна Гарачкіна, Ліда не любіць расказваць пра сябе. Гаворыць аб людзях, аб сваіх сябрах па працы.

— Тут была пустэча, — крыху пасмоляўшы, пачала Ліда. — А што — сёння, самі бачыце! Помню першыя нашы будынкі — інструменталку і невялікую павець, жартам мы называлі яе сваім клубам. Але і яны радавалі нас. У час абеду хоць было куды схавацца ад дажджу і снегу. На работу было нялёгка дабірацца. Аўтобусаў хадзіла мала.

Зараз гляжу на завод і неяк не верыцца, што такі гмах адстукалі. Бачыце, чым мы сустрэлі хімікаў? Маладым садам, паркамі і алеямі. А якія дабортныя бытавыя будынкі! Усё рабілася, каб чалавеку працавалася лёгка і адпачыць было дзе.

— Вы былі ў рэстаране «Нёман»? — раптам спытала Ліда. — Зайдзіце ў сталоўку хімікаў. Не ўступіць па прыгажосці. І паабедаеце смачна і сытна.

— Вы што-небудзь пра сябе. Ліда ўсміхнулася:

— Не магу цяпер адрозніць цаглін, якія я паклала ў сцены, ад тых, якія клалі Русіновіч, Сінякова, Дзядко. Усе зліліся ў сцяну, а сцены — у завод.

Прараб БУ-142 В. Хілько сказаў аб Васілеўскай так:

— Ліда расла разам з карпусамі завода. Днём старанна працавала, а вечарамі сядзела за партай. Мы выбрали яе сваім дэпутатам абласнога Савета.



Асвойваць новую вытворчасць будуть волынтыя інжынеры-хімікі. Злева направа — Н. С. Шыляева, Л. А. Мароз і Л. І. Пужанкова. Яны працавалі ўжо на розных хімічных заводах краіны, а цяпер прыехалі на Гродзенскі азотнатукавы.

Фота А. Перакона.

Васілеўская ўсюды паспявае: і на будоўлі, і дома, і як дэпутат знаходзіць час для работы з выбаршчыкамі.

Раслі разам з будоўляй не толькі Ліда Васілеўская. Кожны тут падняўся на ступеньку вышэй у сваім жыцці. К. Аўтух на азотнатукавы прыйшоў радавым бетоншчыкам. Яго шлях: рабочы, брыгадзір, а сёння — майстар. Камсамолка Ніна Сімчук была без професіі. Стала мулярам, а цяпер працуе матарысткай пад'ёмніка. Віктар Рыбачок дэмабілізаваным салдатам прыйшоў на будоўлю. Тут ён пазнаёміўся з прыгажуніяй Зіначкай. Іх здружыла будоўля,

праца, агульныя інтарэсы. Зіна і Віктар сталі мужам і жонкай.

...Два гады! Не такі вялікі гэта адэрзак часу. А як змянілася жыццё, як змянілася карта нашай рэспублікі. Палацкі нафтаперапрацоўчы, Салігорскі калійны, Пінскі штучных скур, Светлагорскі штучнага валакна, Гродзенскі азотнатукавы. Гэта ўсё прадпрыемствы вялікай хіміі. Ёсьць свой бензін, штучныя тканіны, скура. Беларусь становіцца рэспублікай вялікай хіміі. На палі калгасаў і саўгасаў пайшли цудадзейныя солі зямлі.

Будзе дастатак!

Мікола СЕРГІЕВІЧ

## Доктар Савенкава

У дзіцячую бальніцу прывезлі хлопчыка Геню. Ён цяжка захварэў на двухбакове запаленне лёгкіх. Хваробу запусцілі. Тэмпература даходзіла да 41 градуса... Дзіця ні на што не реагавала. Здавалася, на выратаванне няма надзеі. Маці, настаўніца Крывіцкай школы, вельмі хвялявалася.

У прыёмны пакой выклікалі загадчыцу груднога аддзялення Зінаіду Пятроўну Савенкаву.

Доктар уважліва выслухала хворага.

— Сястра, увядзіце камфару, — загадала Зінаіда Пятроўна.

Але хлопчыку і пасля ін'екцыі не стала лепш. Зінаіда Пятроўна схапіла падушку з кіслародам і паднесла да роціка хворага.

Пачалася ўпартая барацьба за жыццё дзіцяці. Прымяняліся найлепшыя методы лячэння. Увесе час дзяжурылі медыцынскія сёстры. Па некалькі разоў у дзень падыходзіла Зінаіда Пятроўна. Выздораўленне ішло вельмі павольна.

Адыхдзячы з бальніцы, маці развіталася з урачамі, сёстрамі, нянямі... У кнізе водгукаў яна запісала:

«Паважаная Зінаіда Пятроўна! Ад усяго сэрца дзякую Вам за тое,

что Вы вярнулі жыццё майму сину. Толькі дзякуючы Вашым стараниям ён застаўся жывы. Вы нават у выхадныя дні ахвяроўвалі сваім адпачынкам, прыходзілі ў бальніцу, каб памагчы яму».

Пра Зінаіду Пятроўну вельмі цёпла гаворыць галоўны ўрач бальніцы Пётр Сцяпанавіч Ржавускі.

— Я магу сказаць пра яе, як урача, толькі самае добрае. Яна ўрач высокай кваліфікацыі і галоўнае — душой хварэе за дзяцей, за іх здароўе.

Разам з Зінаідай Пятроўной мы абыходзім палаты. У аддзяленні больш 50 дзяцей. І кожнага яна ведае па імені, ведае стан яго здароўя, ведае маці.

Пра сябе Зінаіда Пятроўна гаворыць скуча. Рабочы дзень яе пачынаеца ў 8 гадзін раніцы. Адразу аглядае ўсіх цяжкахворых. Потым палату, якую вядзе сама. На працягу тыдня яна абавязкова агледзіць

усіх дзяцей і дасць лечачым урачам свае ўказаниі. Німала часу адымает агляд новеных хворых, удакладненне дыягназаў, праверка правільнасці назначанага лячэння.

— Урачы ў нас вельмі добра і дружна працуець, памагаюць адзін аднаму, чым толькі могуць, — гаворыць Савенкова.

З вялікай павагай яна вымаўляе прозвішчы ўрачоў — Ніны Мікалаеўны Анішчанка, Ларысы Ануфрыеўны Фарынай, Віктормі Васільеўны Лавюк, Зінаіды Аронавны Чарняк.

Летась у Кіеве адбываўся агульнасаюзны з'езд урачоў-педыятраў. Сярод дэлегатаў была і Зінаіда Пятроўна. Ёй быў аказана вялікі гонар — выбранне ў склад презідіума з'езду, а затым і ў склад праўлення ўсе-саюзнага таварыства ўрачоў-педыятраў.

У сакавіку мінулага года Міністэрства аховы здароўя БССР за высокое майстэрства, вялікі вопыт, глыбокія веды і шырокое прыміненне передавых метадаў работы ў дыягностыцы і лячэнні зацвердзіла Савенкову З. П. урачом-педыятратам першай катэгорыі.

...Зінаіду Пятроўну я ведаю вельмі даўно. Я бачыў яе ў цяжкія дні вайны. Ніколі не забудзеца тое, што было дваццаць з лішнім год назад...

1941 год. Чырвоная Армія вяла цяжкія абарончыя баі на подступах да Мінска. У адной з часцей ваявала і ваенфельчар Савенкова. У час бою яе цяжка раніла ў левую ногу. Гітлеравцы з усіх бакоў наступалі, спрабуючы акружыць савецкіх воінаў. Становішча было крытычнае. Хто мог, пайшоў на прарыў. Каб не трапіць у палон, Савенкова, перамагаючы моцны бол, адпаўзла і скавалася ў густым жыце. Тут яна без усякай дапамогі і амаль без памяці праляжала чацвёра сутак. Нібы праз сон памятае яна, як прыбеглі нейкія дзеци, штосьці пагаварылі і пабеглі. Уначы прыйшоў стары. Ен асцярожна пераклаў раненую на салдацкі шынель і на ім прыцягнуў яе ў вёску. Потым вынес з хаты жаночую адзежу:

— Пераапранайся хутчэй, дачушка, а то фашысты ўбачаць у форме і заб'юць або ў палон возьмуць.

Раніцай суседзям стари сказаў, што да яго прыехала пляменніца, якую выпадкова на дарозе раніла.

Стан раненай яшчэ больш пагоршыўся. Нага распухла, стала, як калода. Трэба было нешта рабіць. Стари дастаў кания і завёз яе ў Мінск у другую бальніцу. Там працавалі яшчэ савецкія ўрачы, якія не паспелі эвакуіравацца з горада. Але работу бальніцы ўжо кантролівалі акупанты. Стари запісаў яе сваёй дачкой.

Пацягнулася доўгія месяцы лячэння. На першым часе неаднаразова паўставала пытанне аб ампутацыі ногі. Але Савенкова катэгарычна пярэчыла:

— Лепш застрэльце мяне, але я ногу не дам ампуціраваць.

Дзякуючы прынятym мерам хірурга Антона Пятровіча Лебедзева і медсестры Наталлі Іванавны Макараў Савенкова пачала павольна па-праўляцца. И калі праз сем месяцаў яна змагла ўжо стаць на ногі, сябры

параілі хутчэй пакінуць бальніцу. Савенкова так і зрабіла.

На працягу некалькіх месяцаў, пакуль не ўзмацнела, Савенкова хавалася на кватэры медсестры Макараў. Тут жа яна праз Макараў звязалася з мінскімі падпольшчыкамі і па іх даручэнню выконвала розныя заданні.

14 чэрвеня 1942 года на кватэру Савенковай прыйшлі падпольшчыкі Галя Майсеенка і тав. Будаеў. Удзень усе разам выйшлі за горад. З надыходам вечара перабраліся ў лес і адтуль партызанскаімі сцежкамі рушылі ў дарогу. Ішлі без адпачынку ўсю ноч. Нарэшце выйшлі на нейкія могілкі. Там адбылася першая супрэча з партызанскаімі разведчыкамі. Разам з партызанамі пайшлі далей. У раёне Антопалія, за рэчкай, у лесе Савенкова і яе сябры ўбачылі ўпершыню партызанскаі будан. Тут у той час базіраваўся партызанскаі атрад пад камандаваннем былога палітрука Чырвонай Арміі Жэні Ягорава. Атрад нешматлікі. Медыцынскіх работнікаў не было.

Партызаны з першых дзён палюблі энергічную, добрую і вясёлу дзяўчыну. Яшчэ больш узрасла павага да Зіны, калі яны ўбачылі яе ў бай. А гэта адбылося праз некалькі дзён.

Атрад «Камунар», злучыўшыся з атрадам «Дзядзі Колі», што прыйшло з-за лініі фронту, рушыў у раён возера Палік. Каля вёскі Замошша Бягомльскага раёна партызаны супрэліся з вялікім варожым карным атрадам і ўступілі з ім у бой. Чатыры гадзіны працягваўся гэты першы бой камунараўцаў з фашистамі. Тут вось і ўбачылі партызаны самаадданасць і вернасць свайму абязяжку партызанская фельчарыца Зіна. Восем раненых яна, рызыкуючы сваім жыццём, перавязала і вынесла з поля бою. Сваёй храбрасцю і вытрымкай Зіна натхняла партызан і ўздымала іх баявы дух. Партызаны выигралі бой, разбілі фашискі карны атрад.

Ніводзін бой, ні адно буйнае баявое заданне не абыходзілася без Зіны. Разам са сваімі баявымі сябрамі яна заўсёды знаходзілася на пярэднім краі, разам з імі яна прарабілася партызанскаімі сцежкамі на баявымі заданні, разам з імі пераносіла ўсё нягоды, гора і скучы радасці супрэвага партызанскаіх жыцця.

Вясна 1943 года. Камандаванне брыгады «Дзядзі Колі», заўважыўшы добрыя арганізаторскія здольнасці дзяўчыны і ўмение працаўцаць у цяжкіх умовах, назначыла тав. Савенкову начальнікам медыка-санітарнай службы брыгады. Савенкова поўнасцю апраўдала гэта давер'е.

...Ішлі цяжкія майска-чэрвеньскія баі са шматтысячнай арміяй гітлеравцаў, якія блакіравалі партызанскаі базы. У гэтых цяжкіх умовах Савенкова асабліва добра праявіла сябе. Працуячы днём і ноччу, яна паспявала быць і на передавых участках бою і ў лесе са сваім шпіталем, які разам з брыгадай пад ураганным агнём манеўраваў па балотах. А гэта значыць, што трэба было на насілках пераносіць цяжкаранных з месца на месца. Ад бяссонных начэй, недаядания,

ад фізічнага ператамлення Савенкова літаральна падала, але нечалавечым напружжаннем волі зноў падымалася, прымушаючы сябе тримацца, рабіла ўсё, каб выратаваць сваіх раненых і хворых. І яны былі выратаваны. Камандаванне брыгады прадставіла Савенкову да ўрадавай узнагароды. 15 ліпеня прадстаўнік Беларускага штаба партызанскаіх руху ўручыў ёй медаль «Партызану Айчынай вайны».

Неўзабаве пасля блакады атрады і брыгады папоўніліся новымі ўрачамі і медсёстрамі. У лесе пры актыўным удзеле Савенковай быў абсталёваны новы шпіталь, які складаўся з хірургічнага і інфекцыйнага аддзяленняў. Апрача таго, былі пабудаваны памяшканні для аперацыйнай, перавязначнай, кухні і пральні.



З. П. Савенкова.

У такіх умовах партызанская ўрачы і медсестры пад кіраўніцтвам Савенковай вылечылі і вярнулі ў строй 343 партызан. 30 цяжкаранных было перапраўлены на самалёце на Вялікую зямлю.

I, нарэшце, апошнія, самыя цяжкія баі ў чэрвені 1944 года. Дзесяткі тысяч гітлеравцаў акружылі партызан у раёне возера Палік. Брыгада «Дзядзі Колі» з упартымі баямі манеўравала па лясному балотнаму масіву.

Толькі дзякуючы наступлению Савецкай Арміі засталіся ў жывых мностві партызаны, у тым ліку і Зінаіда Пятроўна Савенкова.

Радасная супрэча з перадавымі часцямі Савецкай Арміі. Затым паходны марш на Мінск. Удзел у гісторычным парадзе беларускіх партызан у Мінску. Работа фельчарами пры Беларускім штабе партызанскаіх руху. Потым вучоба ў Мінскім медыцынскім інстытуце. I, нарэшце, пачынаючы з 1949 года, няспынна работала дзіцячым урачом — вось славуны шлях урача-педыятра Зінаіды Пятроўны Савенковай.

У. ВЕРЖБАЛОВІЧ

г. Маладзечна.

**У** КОЖНАГА чалавека свой лёс. Адным нават вельмі цяжкае даецца, як быццам, лёгка, другія і на нязначнае затрачваюць шмат сіл і вялікіх намаганняў. Бывае, што сіл не хапае, знікае ўпартасць, і тады наступае абыякавасць: «Чаму быць, таго не мінаваць». Але калі чалавек па-сапраўднаму, па-савецку мэтана-кіраваны, калі крочыць па жыцці цяжкасцям наперакор, вось тады і прыходзіць да яго, абавязкова прыходзіць сапраўднае і паўнаважкае працоўнае шчасце.

А без такога шчасця і жыць на свеце не варта.

Калі шасці гадоў таму назад Валя прыехала ў Мінск і спачатку ледзь не ахнула: казачны і прываблівы свет вялікага горада аказаўся зусім не та-кім, як марылася. Ні табе вечнага свята гараджан, ні бесклапотнай лёг-касці, якая малявалася здалёку, — толькі вялікая, усёлагальнайшая праца ўсюды і ва ўсім.

Не, не праца спалохала яе ў тыя, самыя першыя дні. Спалохала іншае: «Ці знойдзеца і для мяне месца ў гэтым кіручым і незнамым, у га-радскім?»

І месца знайшлося. Не адразу, але ўсё роўна знайшлося, як знаходзіца для кожнага, хто, нягледзячи на першы спалох і разгубленасць перад новым, не паварочвае назад. Знайшлося гэта месца на толькі что пабудаваным Мінскім камвольным камбінаце, які тады яшчэ не разгарнуўся ва ўсю сваю вытворчую шырыню, і куды Валянціна Няхайчык прынялі вучаніцай ткачыхай.

Велізарнае мноства станкоў — глянеш вакол, канца-краю не відаць, як на калгасным полі. І кожны пяе-випявае сваю несціханую песню, што ў адзінім, бясконцым рытме зліваецца з такім же песнямі іншых. Здаецца, быццам бы і заняты ўсе гэтыя станкі толькі тым, каб вось так выпяваць, выстукваць з раніцы да ночы свой аднастайны рытм, ад якога з не-прывычкі глухне ў вушах і круціца галаўа. А прыслухаешся, прыгледзішся лепей, уважліней, і не, не ў песні справа, справа ў працоўным рытме, у зладжанасці, дзякуючы якой ад кожнага са станкоў з раніцы да ночы цякуць і цякуць бясконцыя, шматкаляровыя, самых разнастайных адценяў ручайні тканін.

Гэта і ёсьць ткацкі цэх камвольнага камбіната.

— Тут тваё месца, — сказаў новенький брыгадзір ткацкай брыгады Уладзімір Новікаў, — на гэтых чатырох станках. Пачынай вучыцца, а там пабачым...

На чатырох станках... Хоць бы адзін дагледзець, з адным справіцца, а ён — адразу чатыры. Але калі зразумела Валя, што не працаўца ёй давядзецца, а толькі прыглядацца па-

куль, як працуе волытная ткачыха, яе настаўніца, стала і крышку лягчэй, і спакайней: гэта, аказваецца, і ёсьць вучоба.

Так і вучылася дзень за днём, прыглядаючыся, пераймаючы ад ткачыхі той хуткі, адзіна правільны, дакладны і неабходны рух яе незвычайна чулых рук, той плаўна-імклівы крок да парванай ніткі, ту ю непахісную ўпэўненасць у сваіх сілах і волытнасць у працы, без якіх сапраўднай ткачыхай не стаць і не быць. І паступова пачала заўажаць, што не толькі вось гэтыя чатыры станкі перад вачыма, а і іншыя, мноства іншых вакол, і што не толькі настаўніца, а і іншыя ткачыхі, суседкі па станках, і брыгадзір Новікаў назіраюць за ёй і памагаюць ёй, Валі Няхайчык. Гэта і быў, хутчэй за ўсё, той самы шчаслівы дзень маладосці, калі чалавек упершыню ўсім сэрцам, ўсёй істотай сваёй раптам адчуе сябе не пясчынкай у яшчэ незнамым свеце, а няхай пакуль маленькой, але ўсё роўна патрэбнай, неабходнай частачкай зладжанага працоўнага камбіната!

А ў такія дні, у дні, калі здаецца, што сонца асабліва ярка свеціць і табе, і ўсім людзям, нарэшце прыходзіць вялікае і акрыляючае чалавече шчасце!

Толькі ці надоўга такое адчуванне? Ці заўсёды свеціць гэтае сонца? Стала дзяўчына на самастойную вахту да станкоў, і — хоць ты рукі апускати, не ладзіцца, нічога не атрымліваецца. Хмурыцца брыгадзір:

— Ну і ну... Ты сваім бракам усю брыгаду падводзіш.

Некаторыя ткачыхі бурчалі:

— Навязалі дзіцятка на нашу галаву. З-за яе і нам ўсім урон: то брак, то план не выцягвае, а адказваць ўсёй брыгадзе...

Але іншыя, нецярпімая да гэтай буркатні, што паспелі ўжо стаць сяброўкамі новенькой, — Оля Данейка, Надзяя Драніца, Валянціна Губернацэнек — без асаблівай цяжкасці ўгаворвалі бурклівых:

— Ці ж вы самі не з гэтага пачыналі? Няўжо адразу ткачыхамі нарадзіліся? Лепш бы памаглі, павучылі, чым дарэмна вохкаць ды бурчаць!

І памагалі. І вучылі. І брыгадзір Уладзімір Новікаў не стамляўся і не пераставаў вучыць «няўмеку»: бачылі, што стараецца дзяўчына і вельмі хоча быць сапраўдным рабочым чалавекам. А калі хоча, то і стане, абавязкова стане ткачыхай!

Валя і стала ткачыхай першай рукі, майстрам цяжкай, нялёгкай, разумнай, на мякы сапраўднага мастацтва ткацкай справы. І калі на камвольным увялі ў строй новы, другі па ліку ткацкі цэх, аснашчаны новай, павышанай складанасцю тэхнікай — двухчароночнымі станкамі, Валю Няхайчык, насуперак пратэсту брыгадзіра і сябровак, якія не жадалі расставацца з ёю, перавялі ў гэты новы цэх.

У цэх увайшла таксама новая, цяпер ужо не ранейшая баязлівая

«няўмека», а ўпэўненая ў сабе і ўдзячная таварышам за навуку ткачыхы. Увайшла камсамолка, сакратар цэхавай камсамольскай арганізацыі, актыўны грамадскі работнік і выдатная працаўніца, якая ўжо цвёрда ведала, што і як трэба рабіць, каб дзякуючы і яе працы сонца свяціла ўсім.

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Валянціна Няхайчык і сёння працуе ў другім цэху камвольнага камбіната. Пратце на чатырох ткацкіх станках, кожны з якіх выпускае па дваццаць метраў першагатунковай тканіны за змену. Восемдзесят метраў, або трыццаць касцюмаў за адну змену! А ўся-



Валянціна Няхайчык.  
Фота П. Нікіціна.


го за гады сваёй работы на гэтым прадпрыемстве маладая ткачыха вырабіла для нас, спажыўцоў, без малога сто пяцьдзесят кіламетраў самых разнастайных пашывачных матэрыялаў!

Дык няхай жа свеціць яркае, незгасаюче працоўнае сонца юнай ткачысце, якая стала дзяўчынай да вер'ю таварышаў па працы дэпутатам вярхоўнага органа ўлады нашай рэспублікі. Няхай свеціць яно і ўсім камвольцам, якія выпусцілі за мінулы год звышпланавай прадукцыі амаль на трох мільёнах рублёў, выпрацавалі амаль паўтараста тысяч звышпланавых метраў першагатунковых тканін. Свеціць ударнікам і членам брыгад камуністычнай працы А. Любецкай, В. Камлюк, Я. Шэчук, З. Наркевіч, Р. Кулакоўскай і многім-многім іншым, якія сваёй самаадданай і натхнёной працай дзень за днём твораць величны гімн нашых сонечных дзён, нашай эпохі, дзе чалавек чалавеку — друг, таварыш і брат.

У кожнага чалавека — свае імкненні, свой лёс. І шчаслівы Чалавек, які ўсяго сябе цалкам аддае вялікай справе пабудовы камунізма.

Будзь жа шчаслівай і ты, беларуская дзяўчына Валя Няхайчык!

# Дома і на ферме



За акном гуляе мяцеліца. Сыпане ў шыбы сухім калючым снегам, потым закруціца ў шалённым танцы па бязлюднай вясковай вуліцы і загудзе, завыве ў правадах.

А ў хаце светла і цёпла. Патрэсваюць дровы ў грубцы. Ля грубкі сядзіць «яго вялікасць — цесць» — як называе Канстанціна Сяргеевіча Леанід, муж Веры. Левай рукой Канстанцін Сяргеевіч асцярожна падтрымлівае правую, забінтованую, у гіпсе. Зламаў, — вось бяд! І цяпер замест яго вартаваць ферму збіраецца Леанід. Ен нацягвае валёнкі і слухае ціхую, нетаропкую гаворку цесця:

— Пры панская Польшчы як было — забаліць у чалавека галава — значыць уча-дзеў. Намоча, завяжа ён галаву цесно і ўсе лекі. А

М. М. Варэнік.



Цяпер — чуць што — хутчэй да доктара бяжыць. Вядома ж, злотая плаціца не трэба. — Ен глядзіць на сваю руку і горка ўсміхаецца. — Баліць, каб я... Нават мыцца прыходзіцца пакашечаму.

— Па-кашечаму? — перапытвае трохгадовы Саша і здзіўлена паглядае на дзеда, бо не раз бачыў, як мынецца іх шэры кот. І дзед так.

— Ты сюды глядзі. — тыцкае пальцам у кніжку Міша, «дзядзька» Міша, які на два гады старэй за свайго пляменніка Сашу. — Вось гэта ракета, на ёй у неба лятаюць.

З Мішам у Сашы вялікая дружба. Яны неразлучны і дома і на вуліцы. Нават на рэчку летам сігаюць разам. Ну як яго не паслухаць?

І Саша глядзіць на ракету.

У суседнім пакоі школьнікі Надзя, Толя і Валодзя рыхтуюць урокі. Таіса — на кухні, на ферму не пайшла. У яе выхадны. З раніцы яна завіхалася ля печы, варыла, смажыла, парыла. Сямейка ж не маленькая, дванаццаць чалавек у адной хаце живе.

А цяпер выкаціла са спальні пральнную машыну і бярэцца за бялізну. Надзя ідзе ёй памагаць.

Стукнула клямка і ў хату ўвайшла Шура. За спадніцу яе трymаецца малая ў вялінай хустцы — клунак на ножках, ды й годзе! На руках у Шуры таксама жыви клунак.

— Вось, сто гадоў не бачыліся. Усё часу не хапае, — гаворыць яна прывітаўшыся.

— Заходзь, пагрэйся, дочка. На дварэ во як круціць.

— Мы на хвілінку, тата. Выбраўся ў магазін. Дай, думаю, зазірну да нашых,

мо маці з Мінска прыехала.

— Няма яшчэ. Але сесія ўжо скончылася. Хутка павінна быць.

— А я са сваім Валодзем хадзілі ўчора вечарам глядзець тэлевізар, сесію Вярхоўнага Савета БССР паказвалі. І маці бачылі. Сядзіць у першым радзе і слухае, што там з tryбуны гавораць.

— Ды не толькі слухае, рашэнні прымае. Дэпутат, разумець трэба! Цяпер працоўнаму чалавеку пашана і павага. Цяпер ён сам законы піша. Вось як... А ты развязы яго, — Канстанцін Сяргеевіч паказвае на клуначак, — у нас цёпло.

— Няма часу бавіцца. Валодзя з фермы прыйдзе, а я хату зачыніла. — Шура ўзяла на рукі малое, якога раней паклала на ложак, за руку ўзяла другога і павярнулася да дзвярэй. — А вы заходзьце да нас. Валодзя пакажа сталярку на хату. Ужо гатова. Вялікія вокны будуць. А па лес заўтра падезе, машыну далі.

— Маці вернецца — зойдзем.

Маці... Толькі якіх дзён пяць яе няма, а Канстанціну Сяргеевічу здаецца — апусцела шматгалосая хата. І ўсё робіцца не так: і засланка ў печы не так стукае, і ежа нейкая нясмачная, і рука, здаецца, больш балець стала. І ўсе гэтыя дні ператварыліся ў суцэльнае чаканне. Не хапае яму яго Марыя Мікалаеўны, і ўсё тут.

Здаецца, мог бы ўжо прывыкнуць. Не сядзела ж яна ніколі ў хаце, хоць і дзевяць дзяцей выгадавала. Усё па справах, усё па справах...

То старшиней рэвізійнай камісіі працавала, калгас правярала, а там старшиней калгаса стала, потым старшиней сельсавета.

Фота П. Нікіціна.

Аднойчы пакрытыкавала яна старшыню калгаса «Сяяг Саветаў». Гражданкіна за дрэнныя справы на малочнатаварнай ферме, а ён ёй і кажа:

— З партфелем хадзіць ды крытыкаваць і я ўмію. А ты працай дакажы, як трэба.

— А што ж, і дакажу.

Настойлівая жанчына, дабілася, што прызначылі яе на ферму брыгадзірам. Надоі тады малыя былі, яна і гаворыць даяркам, як карміць, як даіць трэба, каб надоі большымі сталі.

А яны ёй:

— Патрабаваць лёгка, самі падаілі б.

Нічога не сказала ім Марыя Мікалаеўна, а старшыні напісала заяву: «Хачу быць даяркай».

Два гады дайлі кароў, і падняла надоі. Паказала, як працаваць трэба. Яе зноў брыгадзірам малочнатаварнай фермы паставілі, а на падмогу даяркам моладзь пайшла — чатыры дачкі. Вера спачатку працавала на цялятніку, нецеляў даглядала. З гэтых нецеляў набралі сабе группу першачёлак і Шура, і Таіса, і Іра. А потым і Вера даяркай стала.

Спраўныя дзяўчата. Колькі грамат за сваю працу атрымалі, пераходных вымпелаў, усе — ударнікі камуністычнай працы. А партрэты Іры і Таісы ажно ў Брэсце на Дошцы гонару вісяць.

«У сваю маці ўдаліся», — думае Канстанцін Сяргеевіч.

\* \* \*

Пакуль Марыя Мікалаеўна была на сесіі, на ферме яе замяняла Іра. Яна прыхо-

дзіла раней за іншых даярак, брала ад фуражыра кармы, глядзела, ці ёсьць цёплая вада ў баку вымія каровам падмываць, правярала бітоны. І хоць ведала, што яны чистыя, а ўсё роўна правярала — маці заўсёды так робіць.

У кароўніку гарыць элек-трычнасць. З канца ў канец працягнула свае рэйкі-стрэлы падвесная дарога. Ля аўтапайлак — шэрыя кавалкі солі-лізунца. Ціха. Толькі чутно, як сапуць, лежачы, каровы ды жуюць, жуюць жвачку.

Але вось падыходзіць час кармлення і даення, прыходзяць даяркі. Каровы, як па камандзе, устаюць і паварочваюць галовы ў іх бок.

— Іра, маці не прыехала?

— Не яшчэ.

— Ды яна забылася пра нас.

— А мо ў Мінску ёй лепшую ферму далі?

— Ціха, зубаскалы, — суніне даярак Аляксандра Кеба. Яна старэйшая і больш разважлівая. — Наша Мікалаеўна чалавек справы. Калі затрымалася, значыць, трэба. А ты, дзяўчынка, даведайся, павінны канцэнтраты прыбыць. Каб пра нас не забыліся.

— Добра, Аляксандра Ільічна, я напомню.

Даяркі разыходзяцца. Спачатку ў кармушкі сыплюць запараную сечку і макуху, пасоленыя мачавінай. Мачавіна — гэта хімія. Гэта яна ўзбагачае кармы бялкамі, вельмі патрэбнымі жывёле.

Потым ляціць у кармушкі цукровыя буракі, па вядру ў кожную. І па кароўніку разносіцца апетытнае хрумстанне. Час пачынаецца даенне.

Іра спішаецца. Ад гэтага

яна не доіць горш, не. Прос-та спрытней звычайнага сціскаюцца яе пальцы ў кулакі, а ў даёнку ляціць пругкія струмені малака. Дояць рука-мі. Але ўжо апошнюю зіму. Вясной закончаць будаваць новы тыпавы кароўнік з элек-трычнай ёлачкай, з душам для даярак. Праўда, і цяпер на складзе валяюцца апараты для механічнага даення. Іх купіў яшчэ былы старшина калгаса Гражданкі, але так хаваў, што ад марозу ды сыррасці гумавыя трубкі перагнілі. Паспрабавалі даяркі даіць тымі апаратамі — гудуць, а малако не цягнуць. Так і кінулі. І па-старынцы, пакуль рукамі дояць.

— Брыгадзір, прымай малако! — разносіцца па кароўніку.

— Зараз! — адгукаецца Іра.

Недарэмна яна спішалася. Трэба будзе важыць малако і запісваць надой.

Раней, калі Іра не была даяркай, яна не разумела, чаму малако лічаць не на літры, а на кілаграмы. А, аказваецца, ад якасці малака залежыць яго вага. Нятлусце малако лягчэйшае. Іра ўжо сама правярала. Вядро малака ад яе кароў важыць 10 кілаграмаў, а ад Таісавых — больш. І тлустасць таго малака даходзіць да 4,7 працэнта. А ёсьць малако, што вядро менш 10 кілаграмаў важыць.

Значыць, змагайся, даярка, за якасць малака — і надо вышэйшыя будуць.

З цэнтра кароўніка да Іры данёсся смех даярак. Яна падышла бліжэй і ўбачыла ўпраўляючага іхняга аддзялення саўгаса Уладзіміра Фадзеевіча Стакно. Ён хацеў

адкрыць яму, дзе сечка запарваецца, з усімі сіламі цягнуць за кальцо, а яма не адкрыва-лася.

— Адразу відаць, які вы ў нас часты госць, — смяюцца даяркі.

— Што вы смяецесь, — павышае голас Іра. — Падка-залі б чалавеку, што ён сам сябе падняць хоча. Уладзімір Фадзеевіч, вы ж на накрыўцы стаіце.

— От народ, і маўчаць, — адгукаецца ўспацелы ўпраўляючы.

— А вы часцей на ферму заглядвойце, усё будзеце ведаць, — не сунімаюцца даяркі.

Хадзем, малако прымаць буду, — спішаецца ад-цягнуць іх увагу Іра, хая добра разумее, што ў сваіх кіпінах яны правы. Сапрэды, на ферме ўпраўляючага ніколі не відаць.

Можа таму, што справы тут добра ідуць? Ферма — лепшая ў саўгасе. Надой ўпэўнена растуць. Летась па 2474 кілаграмы надаілі на карову. А ў сісцёр Варэнікаў — яшчэ большыя. У Таісы — 3470 кілаграмаў, у Веры — 2990, а ў яе, у Іры, — 3377 кілаграмаў.

Іра прыняла малако, паста-віла да раніцы ў кладоўку бітоны. Дзяжурная Вера вымыла гарачай водой са шланга падлогу ў маленьком пакойчику. Даяркі пайшлі да-дому. Рабочы дзень скончыўся.

За акном цемрадзь і кру-циць мяцеліца. Прыйшоў Леанід вартаваць кароўнік. Можна і ёй адпраўляцца да-дому. Але чамусьці трывога з'яўляеца ў вачах Іры. Яшчэ больш палавіны кароў не цялілася. А што, калі



На ферме маці замяняла Іра.

ацёлы пачиуцца ўначы? Ця-лятты ўсе буйныя. Штучным асемяненнем сама маці кі-руе. Курсы канчала. Удзень нічога, удзень фельчар на ферме бывае. А вось иначу... Раней Іра не хвалявалася. Ад фермы жывуць блізка, калі што — бацька-вартава-нік пакліча, усё сям'ёй ідуць, усе ж жывёлаводы. І галоўнае — маці побач. Яна ў іх за прафесара. А цяпер маці няма, ды і бацька са зламанай рукой не памоч-нік... Вось і трывожна на сэрцы ў Іры.

Хутчэй бы прыехала маці!

Галіна ВАСІЛЕУСКАЯ

Саўгас «Палонка»,  
Баранавіцкі раён.

З «дзядзем» Мішам у Сашы вялікая дружба.



Таіса мые бялізну, Надзя ёй памагае.




**З**ДАЛЕКАГА Ташкента пазваніла ў Мінск мая добрая сяброўка, паэтэса Зульфія: «Чаму ты ніяк не збярэшся да нас? Мы цябе чакаем, чакаем, а ты ўсё не едзеш!»

І вось цягнік «Масква — Ташкент» імчыць у Сярэднюю Азію. Наўмысля (нягледзячы на кпіны сяброў) я выбрала такі «старамодны» від транспарту, як цягнік: мне хацелася лепш разгледзець зямлю, па якой у ліпені 1941 года я ехала ў цяплушцы...

Пенза, Сызрань, Куйбышаў... Помню маўклівыя, заклееные накрыж вокны, трывожныя, суроўыя твары людзей, вагоны з байцамі, якія адпраўляліся на фронт. А на перонах — тужлівыя постаці маці, сясцёр, нявест...

Цяпер я еду праз асеннюю, залатую цішыню.

Невялічкая руская станцыя «Ключыкі». Блакітны вакзал. На пероне — вясёлыя дзеци, з яблыкамі ў руках. Чыста, прытульна. Здалёк відаць невялікія, новыя хаты. Па дварах паважна паходжваюць, перавальваючыся з боку на бок, белыя гусі.



Ташкент сёння. Гарадскі парк культуры і адпачынку.

Фота Б. Фамічова.

## ЛІМАННЕ ЎЗБЕКСКІЯ СЯІБІРЬ

Потым пачынаецца жоўты, бяскрайні стэп. У ім, як светлыя аазісы, — Арэнбург, Акцюбінск, Туркестан...

Можаце сабе ўяўіць хваліванне, з якім я набліжалася да сталіцы Узбекістана!

Тут, у цяжкія ваянныя гады, дзе мы былі разам з маці і сястрой, я знайшла спагадлівых, добрых людзей, з якімі пасябравала назаўсёды.

І вось я ў доме Зульфіі. На мяне глядзяць мілыя, цёплыя вочы яе дачкі Хулькар, сына Амана, нявесткі Шаксы, пісьменніка Сафара, Уйгуна, Мірмухсіна. На сэрцы — светла і радасна.

Зульфія не толькі выдатная паэтэса і грамадскі дзеяч, але вельмі гасцінная, добрая гаспадыня, чалавек шчодрай, сяброўскай души.

У пакоі, дзе я жыву, гасцяўала, у свой час, індыйская паэтэса Амрыта Прыйтам, якая піша дзівосныя вершы на мове пенджабі. Тут жа побывалі казахская паэтэса Турсунхон, туркменская — Таўшан Эсэнава, ленінградка Ольга Бергольц. Пасля мяне Зульфія збіраеца запрасіць у гості азербайджансскую паэтэсу Мірварыд Дыльбазі.

У этым пакоі мне павінны сніца выключна паэтычныя сны!

Мой прыезд у Ташкент супаў з днямі рускай літаратуры і мастацтва Узбекістане. Сюды прыехалі многія рускія пісьменнікі, кампазітары, акцёры. Ніколі раней я не бачыла столькі руж, як у гэтыя дні на вуліцах Ташкента ў гонар дарагіх гасцей з Расіі. Але аб гэтым вялікім свяце трэба пісаць асобна.

Хутчэй, хутчэй! Мне хочацца паглядзець, што новага ў Ташкенце. Я ж тут не была дзесятнаццаць год!

Назаўтра мы едзем з Зульфіёй у новыя раёны сталіцы. Я нічога не пазнаю! На месцы былога пустэчай і агародаў вырас вялізны раён з паэтычнай назвой — Чыланзар. Гэта — сапраўдныя Ташкенцкія Чаромушки. Новыя кварталы, кінатэатр «Ракета», каласальны будынак

### Эдзі АГНЯЦВЕТ

кінастудыі з павільнамі для самых складаных здымак, площа імя Фурката, домабудаўніцы камбінат — маштабы будаўніцтва грандыёзныя. Затым мы пажахалі ў Студэнцкі гарадок (там будуць усе навучальныя ўстановы Ташкента), потым агледзелі Новамаскоўскі раён.

...Помню, што ў час вайны пачалося будаўніцтва новага опернага тэатра імя Алішэра Наваі. Ішла цяжкая вайна, а людзі будавалі тэатр, бо верылі ў перамогу міру над вайной!

І вось я гляджу на гэты тэатр і не

магу нарадавацца: столькі тут святла, гармоніі, сапраўднага архітэктурнага мастацтва. Пабудаваны па праекту выдатнага рускага архітэктора Шчусева тэатр спалучае ў сабе сучасны стыль з ярка выражаным нацыянальным каларытам. Фае тэатра зроблены, як залы: «Ферганская зала», «Самарканда», «Бухарская» і г. д. На сценах — тонка, з вялікім густам — адбітыя вобразы герояў твораў Наваі: тут ёсць Фархад і Шырын і іншыя любімые героі чытачоў. Гэта — работа народных узбекскіх мастакоў Уста Шырына, Чынгіза Ахмара, якія з'яўляюцца гордасцю народа.

Калектыв тэатра выхаваў такіх бліску-

Эдзі Агняцвет (злева). Турсуной Раімава і ўзбенская паэтэса Зульфія.

Фота Уйгуна.



чых балерын, як Мукарам Түргунбаева, Галія Ізмайлова, Бернара Карыева, чые маастацтва вядома ў многіх краінах свету. Знаўцы кажуць, што Бернара Карыева вельмі нагадвае выдатную Уланаву ў балетных спектаклях «Жызель» і «Маскарад».

Цудоўная актрыса М. Түргунбаева ўсё сваё маастацтва аддае моладзі. Яна стварыла жаночы танцевальны ансамбль «Бахор» («Вясна») — малодшую сястру рускай «Бярозкі». Ансамбль пабывау ў многіх кутках нашай Радзімы. З нязменным поспехам выступае на новабудоўлях Сібіры і ў зарубежных канцэртных залах. І тут, дарэчы, мне хочацца наогул сказаць аб славных узбекскіх жанчынах.

Рост усяго народа за гэтыя паслявенные гады асабліва ярка выяўляеца ў духоўным росце жанчын.

Я ўжо не кажу аб тым, што з ташкенціх вуліц знікла парапанда — гэты агідны перажытак старога, байскага быту. Калі ў вяенныя гады, асабліва на ўскраінах, я даволі часта бачыла жанчын, чые твары былі закрыты густой, чорнай сеткай парапанды, то цяпер гэты варварскі звычай, як кажуць, адышоў у нябыт. Усе жанчыны — і самыя старыя, і самыя маладыя — ходзяць з адкрытымі, яснымі тварамі, як гаспадыні сваёй зямлі.

Паказальнім з'яўляеца той факт, што Старшынёй Прэзідiumа Вярхоўнага Савета рэспублікі выбрана жанчына — Ядгар Насрэдзіна.

Мне давялося стрэцца з многімі таленавітымі прадстаўнікамі ўзбекскага народа. Вось некаторыя з іх:

Зарыфа Сайднасырава — выдатны хімік, яна загадвае кафедрай неарганічнай хіміі ў Ташкенцкім сельгасінстытуце, напісала пяць падручнікаў для вну і «Тлумачальны слоўнік хімічных тэрмінаў». Зарыфа ўжо трывцаць год выкладае хімію, яна мае шмат вучняў. Але ўсё гэта будзе недастатковым, калі я не скажу, што ў яе — мілы, па-хатніму ўтульны выгляд, разумныя, бліскучыя очы, светлая ўсмешка. З. Сайднасырава — добрая маці, жонка, гаспадыня. А муж, трэба сказаць, варты яе! Гэта — вядомы пісьменнік Айбек.

Хочацца назваць імёны першай узбекскай жанчыны-дывыжора Дзільбар Абдурахманавай, урача Мукамбар Карыевай, узнагароджанай ордэнам Леніна, пісьменніцы Сайды Зунуновай, журналісткі Халіды Ахараравай.

А што ўжо казаць аб славных жанчынах, якія нястомна і аддана працујуць на баваўняных палах!

Але лепш давайце паедзем да адной з іх — механізатара Турсуной Раімавай.

Ціхай, яснай раніцай я еду разам са сваімі ўзбекскімі сябрамі-пісьменнікамі Зульфіей, Уйгуном і Назірам Сафаравым у Янгіюльскі раён Ташкенцкай вобласці.

Канец кастрычніка. Але тут толькі пачынаецца восень. Паабапал дарогі — стройныя таполі, якія пачалі ўжо жаўцець. Серабрыстая джыда, якая па колеру нагадвае беларускую вярбу, і чынары стаяць яшчэ зусім зялёныя.

Нам вельмі пашанцавала! Якраз у дзень нашага прыезду — 27 кастрычніка — калгас імя Ахунбабаева выканаваў гадавы план па ўборцы бавоўны. Ва ўсіх людзей — прыўзняты настрой. Мы размаўляем са старшынёй калгаса агроно-



Еуджэнія Тырля з маленькай Дыянай.  
Бухарэст.

## УСЁ ГЭТА

Бухарэст...

Архітэктар інстытута «Проект-Бухарэст» Еуджэнія Тырля, дачка лесніка і ткачыхі, рассказвае пра свой жыццёві шлях:

— Усе мае браты рабочыя. Маё шчасце, што ў тыя гады, калі мая радзіма стала свабоднай і перад дзецимі працоўных шырока расчыніліся дзвёры ў будучае, я была ў школьнім узросце. Я паступіла ў Плаешцкую педагогічную школу. У час навучання ў гэтай школе выявілася мая схільнасць да маастацтва. Я добра молявала, але, не маючи таленту, як многія іншыя, была надзелена фантазіяй. Школа, у якой я вучылася скульптуры, чарчэнню, накідам рухаў, кампазіцыі, развіла ва мне гэту здольнасць. Пасля заканчэння педагогічнай школы я адчула цягу да новай прафесіі — архітэктуры. Здала экзамены ў архітэктурны інстытут. Атрымлівала стыпендыю, жыла ў інтэрнаце. Як і

мам Х. Пулатавым. Заўважаем здалёк стройную дзяўчочую постаць.

У блакітнай сукенцы, на якую накінута белая, у чорную палоску безрукавка, у чырвоных запыленых ботах набліжаецца да нас Турсуной Раімава. Яна вельмі прыгожая: яркія чорныя очы, смуглы, з лёгкай ружовасцю твар, цудоўная ўсмешка, задушэўны, грудны голас. Яе выгляд адразу пакарыў нашых спадарожнікаў-мужчын. Сапраўдная Кармэн!

...Турсуной нарадзілася ў 1939 годзе. Бацька пайшоў у 1941 годзе на фронт. Ен загінуў смерцю героя ў 1943 годзе. Маці было дваццаць восем год, калі яна засталася ўдавою з маленькай Турсунай. Дацца прысвяціла яна сваё жыццё... Скончыла Турсуной восем класаў і пайшла працаўцаць у дзіцячыя яслі пры палявым стане. У гарачую пару, калі ўсе жанчыны былі ў полі, Турсуной даглядала малых, купала іх, карміла, рассказала казкі.

У гэтым жа калгасе працаўала механізатара яе праслаўленая цёзка — Турсуной Ахунава.

Юная нянька Турсуной Раімава няньчыла ў ясліх дачку Ахунавай — маленкую Мухабат і вельмі зайздросціла яе маці! Надта ж хацелася навучыцца вадзіць машыну, якая хутка і чыста збірае бавоўну — белае золата краіны.

І вось у 1961 годзе Т. Раімава паступае ў школу механізатараў на станцыі Урэцкая. Яна вельмі хутка зразумела душу і характар складанай машыны.

Турсуной расказвае: «Калі я выходжу на машыне ў поле, на прастор, я люблю спяваць. Мне здаецца, што сваім рытмам машына акампануе мене... Вельмі люблю музыку і вершы. Асабліва творы аў зменах, якія адбыліся ў жыцці жанчын».

Турсуной — брыгадзір. У брыгадзе — восем дзяўчат і чатыры мужчыны. Ціка-

вия імёны ў дзяўчат: Шакар, што азначае па-нашаму — Цукар; Шырын — Смачная. Добра працујуць яе сяброўкі Гульсум, Кумрыныса, ды і ўсе астатнія члены брыгады камуністычнай працы не падводзяць свайго брыгадзіра!

Т. Раімава скончыла дзесяцігодку, вучыцца на завочным агранамічным факультэце сельгасінстытута. Яна — дэпутат Вярхоўнага Савета Узбекскай ССР.

Турсуной кажа: «Я гадую яшчэ аднаго будучага механизатора. Яму — чатыры гады. Гэта — мой сын Хабібула!»

Маладая маці шчасліва ўсміхаецца.

Мы выходзім з Турсуной у поле. Яна просіць мяне перадаць самае сардечнае прывітанне беларускім дзяўчатам-механізатарам. Дзякую, Турсуной! Я гэта з прыемнасцю зраблю.

На полі яшчэ некалькі дзён назад бялелі воблачкі бавоўны. Цяпер поле чыстое, прыбранае, адпачывае пасля цяжкай працы. Бавоўна вялізной снежнай гарой ляжыць непадалёку, пад высокай павеццю. Адсюль яе вывозяць на нарыхтоўчыя пункты.

1963 год з'яўліўся годам вялікай бавоўны. Працаўнікі палёў Узбекістана далі Радзіме больш за тры з палавінай мільёны тон белага золата. Такога ўраджаю яшчэ не было ні ў адзін з мінульых гадоў. Гэта — вялікая перамога працоўных людзей Узбекістана. І тут ёсць свая доля і нашай знаёмай Турсуной Раімавай.

...Хаця ўзбекская сонца, нягледзячы на восень, вельмі ласкавае і гасціннае, але і яно падвечар збіраецаць адпачыць.

І нам пара дадому.

Новых табе поспехаў і шчасця, Турсуной!

Новых поспехаў вам, дарагія ўзбекскія сёстры!

Да новых сустрэч, мой верны друг — Узбекістан!

# АЖЫЦЦЯВІМА

Усе навучэнцы, я заўсёды адчувала падтрымку, якая шчодра аказвалася дзяржавай.

...Мы пабывалі ў архітэктара Еўджэніі Тырля і дома, дзе пазнаёміліся з усёй сям'ёй. Муж, за якога яна выйшла замуж яшчэ на другім курсе,— інжынер. Іх дачцэ, Дыяне, пяць год. У яе прыметная схільнасць да музыкі і танцаў. Мы даведаліся таксама, што Еўджэнія Тырля вядзе работу ў камітэце прафсаюза сваёй установы.


Перад адыходам мы папрасілі архітэктара Еўджэнію Тырлю адказаць на наступнае пытанне: «Якое ваша самае моцнае жаданне?» Вось яе адказ:

— Наконт дома і сям'і— працягваць шчаслівае жыццё разам з мужам і Дыяней, займацца спортам, праводзіць экспкурсіі... і разам увайсці ў камунізм. Наконт прафесіі адказаць цяжэй. Можа быць, дум-

ка, якая мяне займае апошні час, з'явіцца найлепшым адказам. Адна з вуліц старой бухарэскай ускраіны, па якой я хаджу штодзённа, носіць імя Барынкавану. На гэтай вуліцы будынкі маленькія, стaryя, размешчаныя на вялікай адлегласці ад другога, шмат пустэч. Вось ужо некалькі дзён, як я нібы на яве бачу ўсё новыя шматкватэрныя дамы, шмат зеляніны, шчаслівых людзей, якім не трэба будзе хадзіць далёка, таму што ў сваім цэнтры яны будуць мець ўсё неабходнае.

І ў гэтым цэнтры, які я хацела б спраектаваць для наступнага этапа будаўніцтва, я бачу сябе і сваю сям'ю ў адной з кватэр на дзевятым або на дзесятым паверсе. Ба ўсім, што я вам кажу, німа нічога немагчылага — ўсё гэта ажыццяўма...

Слухаючы нашу субяседніцу, мы міжволі задумаліся аб рэчайснасці нашых дзён. Дзякую-



Бухарэст.

чи новым будоўлям Бухарэст няспынна расце. Толькі за апошнія трэх гады бухарэскія жыхары атрымалі прыкладна 40 000 кватэр, а да 1965 года будуць заселены яшчэ 50 000 кватэр.

Хуткія тэмпы будаўніцтва змя-

нілі ablічча многіх раёнаў, і мы цвёрда ўпэўнены, што гэтак жа хутка, як узіклі новыя раёны — Балта Алба, Каля Грывацэй, Джулешць, Друмул Таберэй, збудзеца і жаданне архітэктара Еўджэніі Тырля.

Манзу РАДЫЯН

## У НАС

Савецкія жанчыны прымаюць самы актыўны ўдзел ва ўсіх галінах гаспадарчага, палітычнага і культурнага жыцця краіны. Нароўні з мужчынамі ім адкрыта шырокая дарога да адукцыі і навукі. Зараз у Беларускай ССР 192 727 жанчын маюць вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукцыю. Сярод іх — 27 244 інжынеры і тэхнікі; 10 623 аграномы, заатхнікі і ветэрынарныя ўрачы; 16 994 эканамісты, планавікі, статыстыкі; 48 172 медыцынскія работнікі; 77 369 педагогаў і шмат іншых спецыялістаў. Звыш 27 000 жанчын узнагароджаны ордэнамі і медалямі Савецкага Саюза, а 57 з іх прысвоена высокое званне Героя Сацыялістычнай Працы.

У склад Вярхоўнага Савета БССР выбран 421 дэпутат, з іх 151 жанчына. Дэпутаты прафесар Таццяна Бірыч з'яўляецца намеснікам Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, даярка Лідзія Асіюк, дырэктар саўгаса «Завалочыцы» Лідзія Карцель і свідравальшчыца Мінскага велазавода Марыя Яфрэмэнка выбраны членамі Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР; старшыня калгаса імя XVI партз'езда Таццяна Жыгалка і свінтарка саўгаса «Палата» Галіна Лагунова — намеснікі Старшыні Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

У рэспубліцы «Медалем мацярынства» і ордэнам «Мацярынская слава» ўзнагароджана больш 275 тысяч маці. Ганаровае званне «Маці-герайня» прысвоена больш чым 2.5 тысячи маці.

## Скарыйтайце ў гутарцы аб Міжнародным жаночым дні

### ...І Ў IX

У Англіі кожны тыдзень памірае 100 дзяцей толькі таму, што для падрэзіх не створаны неабходныя ўмовы. Апрача таго, тысячи дзяцей з гэтай жа прычыны нараджаюцца ў стане, блізкім да смерці, і застаюцца калекамі.

Аб гэтым заявіў вядомы англійскі акушэр прафесар Дзіксан на прэканферэнцыі, аналізуючы даклад камітэта па абследаванию радзільных дамоў у Англіі. Паводле яго слоў, што ў частку памёршых дзяцей можна было б выратаваць, калі б паклаціліся аб жанчынах да родаў.

(Агенцтва Рэйтар).

Каля 600 індыйскіх жанчын прыбылі з усіх куткоў Трансваала да дома ўрада Паўднёва-Афрыканскага Саюза ў Прэторыі, каб уручыць прэм'ер-міністру расісту Фервурду петыцыю пратэсту супраць новага закона аб высыллении індыйцаў у спецыяльныя рэзервациі тыпу гета.

Адказам расісту была паліцыя, якая накінулася з дубінкамі на жанчын, нацкоўвала на іх паліцэйскіх сабак. Многія індыйскія жанчыны атрымалі сур'ёзныя пашкоджанні.

(Агенцтва Франс Прэс).

У аргенцінскім горадзе Мар-дэль-Плата ў снежні 1963 года адбываўся 12-ы міжамерыканскі кангрэс па пытанню выхавання дзяцей, створаны

міжамерыканскім інстытутам па пытанню выхавання дзяцей пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў. У выступленнях урачоў, сацыёлагі, псіхолагі, педагогаў і юрыстаў прыводзіліся лічбы і факты, якія пераканаўчы гавораць аб гаротным становішчы дзяцей у краінах Лацінскай Амерыкі.

Прадстаўнік Балівіі паведаміў, што ў яго краіне з 50 тысяч дзяцей, запісаных у школу, 48 тысяч не наведваюць заняткі, таму што «большасць з іх вымушана працаўцаць, каб праціміць сябе».

У Парагваі колькасць непісьменных дзяцей складае 40 працэнтаў.

(Агенцтва Прэнса Лаціна).

Амаль два гады спецыяльная прэзідэнцкая камісія вывучае пытанне аб становішчы больш чым 90 мільёнаў амерыканскіх жанчын. Выводы камісіі выразна паказваюць, што жанчыны ЗША ў многіх адносінах знаходзяцца ў нераўнапраўным становішчы з мужчынамі. Паводле даных камісіі, амерыканскія жанчыны ў сярэднім атрымліваюць за адноўкавую працу з мужчынамі амаль у два разы меншую плату. Толькі ў 20 штатах жанчынам дазволена выступаць у ролі прысяжных на судзе.

Даклад камісіі знайшоў адлюстраванне на старонках амерыканскіх газет. «Жанчыны, — ліша, напрыклад, газета «Нью-Йорк геральд трыблон», — ўсё яшчэ не маюць у ЗША роўных магчымасцей з мужчынамі, асабліва пры найманні на работу і ў зарплаце».



Ул. ЛІДЗІН

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

Лукаў купіў у булачнай вязку гарчычных абаранкаў, падумаў, купіў яшчэ ў кандытарскім аддзеле каробку пасцілы і сунуў усё гэта ў сумку, дзе ўжо ляжаў батон вэнджанай каўбасы. Потым ён выйшаў з булачнай, паехаў на вакзал і праз гадзіну вылез з поезда на станцыі Хоўрына, адкуль да дома Аўдоцці Пятроўны тры кіламетры. Аўдоцця Пятроўна была маці яго нябожчыцы жонкі, і ў яе рос і выхоўваўся сын Міхаіл, які год назад пасля заканчэння рамеснага вучылішча паступіў на завод.

Лукаў ішоў не спяшаючыся, думаў па дарозе, як больш складна прыступіць да патрэбнай справы, і, паглядзеўши збоку на яго, каржакаватага, з мангольскімі рэдкімі вусікамі ўжо з сівізной, кожны падумаў бы, што гэта чалавек сур'ёзны і станоўчы; ды і непрамакальны плашч на ім і добра наваксаваныя карычневыя чаравікі гаварылі пра станоўчасць.

Пасля смерці жонкі Лукаў без асаблівага раздуму ўручыў апеку аб сыне яе маці, сам падаўся кудысьці ўбок, але нідзе яму асабліва не падабалася, не спадабалася і ў Карагандзе, і ў Кустанаі, дзе ён працеваў на малочным заводзе, толькі ў адным з саўгасаў калі Краснадара ён затрымаўся на два гады, але і там яму надакучыла, і ён вярнуўся ў Москву. Прэзнейкі час у адной з падмаскоўных мясцовасцей ён пазнаёміўся ў прафуктовым магазіне з прадаўшчыцай Нінай Яўграфаўнай, якая разышлася з мужам, жанчынай бывалай і самастойнай, і яны сышліся. Ніна Яўграфаўна, якая навучылася распознаваць у кожным пакупніку яго натуру, умела і гандляваць з розумам. Лукаў ведаў гэта, але ніколі ні аб чым не дапытваўся, і лепш рабіць выгляд, што нічога і не ведаеш. Лепш было садзіцца за стол, на якім не выводзіліся ні каўбаса, ні сыр, ні нават бутэлька кагору, і толькі радавацца гаспадарлівасці жонкі.

А Міхаіл тым часам рос, жыў у бабкі, добра вучыўся, корпаўся з нейкімі напільнікамі і цісочкамі і ўжо нядрэнна слясарнічаў, нават падзарабляў, папраўляючы ў суседзяў замкі

або керагазы. Год назад Ніна, поўная, але з ружовай, яшчэ свежай скурай твару і акуратна пакладзенай у тры рады тугої бялявай касой, якая заўсёды ледзь паблісквала ад добрай памады, сказала нібы між іншым, дамавіта седзячы за самаварам:

— Пара б сыну дома ў бацькі жыць, а то яшчэ скажуць, што ты зусім ад яго адмовіўся... людзям іншых ачарніць адна прыемнасць.

Лукаў спачатку здзівіўся, чаму яна ўспомніла пра яго сына, а потым зразумеў і ў думках ухваліў лішні раз гаспадарлівую дзелавітасць жонкі; між іншым, гэтыя думкі і самому яму ўсё часцей прыходзілі ў галаву. Міхаіл працеваў ужо слесарам другога разрада, прыносіў бабулі заработка плату, восемдзесят рублёў у месяц, а ў далейшым, вядома, пойдуць па яго здольнасцях і іншыя разрады, пачне і зарабляць больш, і па ўсіх законах павінен стаць памочнікам бацьку.

— Што ж, — сказаў ён, — я толькі б парадаваўся. Я да сына ўсёй душой, і веласіпед, сама ведаеш, для яго купіў.

Веласіпед Лукаў сапраўды паўгода назад купіў, добры «ЗІЛ. Прагрэс», нават крыху шкада было аддаваць яго назусім. Лукаў з'ездзіў па Міхаіла, прывёз яго да сябе дадому і сказаў, сам крыху расчулены сваім бацькоўскім учынкам:

— Катаіся, Міша. А калі якія-небудзь запасныя часткі спатрэбяцца, я табе грошай на пакупку дам.

Але Міхаіл, вуглаваты, з сур'ёзнымі цёмнымі вачымі, па мацеры высокі, прыняў веласіпед так, нібы і мелася на ўзвaze, што бацька павінен быў купіць яго.

— Я на веласіпедзе і паеду, — сказаў ён. — Адсюль да нас, калі па акружнай дарозе паехаць, кіламетраў семдзесят, на пэўна. Я ў нядзелью рана выеду і да абеду буду ўжо дома.

— Ну не, — сказаў Лукаў. — Веласіпед у мяне будзе стаяць. Хочаш пакатацца на ім — прыязджай, а везці яго адгэтуль няма чаго. Твой дом тут.

Міхаіл нічога не адказаў, толькі неяк дзіўна паглядзеў на бацьку, з ветлівасці пакатаўся з гадзіну па вуліцах пасёлка, а к вечару паехаў на поездзе. Веласіпед стаяў новенькі і бліскучы, і Лукаў праціраў час ад часу мяккім шматком нікліраваныя часткі, унутрана задаволены, што веласіпед не зношваецца. Паспрабаваў ён пагаварыць і з Аўдоццяй Пятроўнай пра Міхаіла, але тая адмоўчалася, толькі засяроджана чысціла бульбу або перамывала пасуду. Яна не магла сказаць яму, што ён, бацька, не паказваўся зусім восем год, пісьмы пісаў рэдка і за ўвесі час толькі два ці тры разы прысылаў гроши на набыцце для сына зімовага паліто або чаравікі, ды і то можна было адчуць, што гэта пад добрую руку або ён добра падзарабіў на чым-небудзь... А Міхаіл рос, стаў часткай яе, бабулі, жыцця, ды і ўсім яе жыццём, між іншым, калі добра задумацца. Ён быў сынам яе няшчаснай дачкі Люсі, якая памёрла так рана, калі хлопчыку было ўсяго два гады, і цяпер ён ужо зусім не памятаў маці.

У Аўдоцці Пятроўны быў яшчэ сын Сяргей, марак, рослы і прыгожы, як рослай і прыгожай была і Люсі; цяпер сын ажаніўся, у яго ўжо была дачка, і ён ўсё збіраўся прыехаць з Севастопаля і паказаць бабулі яе ўнучку. А Міхаіл хацеў стаць канструктарам: вось толькі ўзбрэцца крыху па лесвіцы, прайдзе ў трэці або чацвёрты разрад, а там можна будзе пачаць вучыцца на інжынера і абавязковая на канструктара. Сяргей пісаў пляменніку, каб у час адпачынку ён прыехаў да яго ў Севастопаль, паглядзеў бы на Чорнае мора і на ўсю прыгажосць, якая звязана з ім. Міхаіл добра скончыў сем класаў, затым паступіў у рамеснае вучылішча пры заводзе, яму выдалі чорнае суконнае паліто з сярэбранымі гузікамі, суконную куртку і штаны, раменны пояс, і ён адразу стаў больш дарослым, нават цёмны пушок з'явіўся на верхній губе; а цяпер ён ужо скончыў і рамеснае, стаў слесарам, і на заводзе задаволены ім.

У мінулы панядзелак, калі працуктовы магазін з прычыны санітарнага дня не працеваў, а ў яго, Лукава, была ангіна і ў раённай паліклініцы яму далі бюлетэнь на два дні, Ніна за ранішнім чаем сказала:

— Вось і хварэць ты часта пачаў, на мяне таксама надзеі ніякай, такія строгасці пайшлі, хоць уцякай з гандлёвай сеткі... і на пенсію табе не так хутка. А з сынам — ўсё на бок, што нам належыць. Я цябе зразумець не магу. Што ж ты, бацька ці не? А бабка тут ні пры чым, у яе сын ёсць, маракам дай бог як плацяць.

Ніна нават па тым, ці сочыць пакупнік за вагамі або не сочыць, а калі сочыць, то як сочыць, — па аднаму гэтаму яна магла вызначыць харектар чалавека, і ў яе волыце разумець людзей Лукаў не сумніваўся. Для Міхаіла быў ужо даўно адведзены пакой у дому, праўда, у неапальваемай прыбудове, жыць у ёй, аднак, можна да глыбокай восені, а зімой давя-

дзецца пацяніцца ў доме. Але Міхаіл цэлы дзень на рабоце, так што толькі паставіць раскладушку на ноч.

— Едзь да сваёй цешчы і раслумач ёй калі яна законаў не ведае, — сказала Ніна. — Калі яна сама не разумее, што сын павінен пры старым бацьку быць. А то і зняславіць нядоўга, можна ў выпадку чаго ў газету напісаць.

Лукаў не вельмі верыў, што ўсё лёгка абыдзеца і Аўдоцца Пятроўна адразу прымірыцца са знікненнем унука, але Ніна злосна чакала, і ён вырашыў паехаць, каб на гэты раз цвёрда настаяць на сваім. Была нядзеля, і ён спадзяваўся застаць дома і Міхаіла, калі той не паехаў на футбольны матч у Маскву.

Лукаў ішоў цяпер з сумкай у руцэ, у плашчы і добра наваксаваных карычневых чаравіках, прыхапіў нават бутэльку партвейну, можа, віно змякчыць старую і яны вып'юць утраіх за будучае добрае жыццё Міхаіла. Пасёлак даўно забудаваўся, і там, дзе быў лес у тулу пару, калі Лукаў ажаніўся з Людмілай, цяпер стаялі дамы і дачы, і, напэўна, недалёка да таго часу, калі і Хоўрына стане горадам. Быў чэрвень, але негарачы, з частымі дажджамі, і па абочынах дарогі яшчэ стаялі лужы, якія шэра і плоска адлюстроўвалі зусім не летніе неба. Лукаў яшчэ здалёку ўбачыў сына на дварэ з паяльнікам у руцэ, а на зямлі клекатаў язык сіняга полымя паяльнай лямпы.

— Вось добра, што застаў — цябе, Міша, — сказаў Лукаў ласкавым голасам. — А то сёння ў Лужніках «Тарпеда» з «Лакаматывам» іграюць.

— Няма часу, — адказаў Міхаіл, толькі ўзняўши на бацьку свае цёмныя вочы. — Па нядзелях я ўсякай работы набіраю, — і Лукаў падумаў, што сын і падзарабляе, напэўна, нядрэнна.

Ён увайшоў у дом і знарок абстукаў ногі ля парога, каб Аўдоцца Пятроўна пачула.

— Хто гэта? — спыталася яна, выглянуўши з куханькі. — Ах, гэта вы, Сямён Ігнатавіч. Прабачце, адысі не магу, аладкі пяку.

Лукаў зняў з сябе плашч, павесіў яго з капелюшом на вешалку, дастаў з сумкі бутэльку партвейну і паставіў яе на стол побач з вязкай абаранкаў і батонам вэнджанай каўбасы, сам дзівячыся сваёй шчодрасці. Пакуль Аўдоцца Пятроўна пякла аладкі, ён выйшаў да сына на двор і прысёў побач на пянёк, а Міхаіл паяў нешта і потым падышчаў напільнікам.

— Што ж не прыезджаеш? — сказаў Лукаў з дакорам. — Твой веласіпед зусім застаяўся.

— Я сабе веласіпед сам куплю, — адказаў Міхаіл цвёрда. — Я ўжо і грошай сабраў, у будучым месяцы куплю. Буду ездзіць на ім, куды захачу, а на вашым веласіпедзе ездзіць не буду.

— Гэта чаму ж? — спыталася Лукаў азадачана.

— Буду ездзіць, куды захачу. Можа, у Пераслаўль-Залескі на ім паеду.

— Я супраць Пераслаўля-Залескага табе нічога не гаварыў, — сказаў Лукаў, але неяк няўпэўнена, і сам адчуў гэта. — Дзіўна мне, бацьку, чуць ад цябе гэта.

— Нічога дзіўнага няма, — сказаў Міхаіл, падкруціў лямпу, і сіні язык полымя зноў забушаваў.

Размова з сынам адразу не атрымлівалася, і Лукаў думаў цяпер пра тое, як правільней ўсё ж падысі да сына. Але ў гэту мінуту Аўдоцца Пятроўна крыкнула з парога:

— Міша, канчай работу... Ідзіце аладкі есци.

Аўдоцца Пятроўна тэксама заўсёды была гаспадарлівай, лепшага баршчу, чым у яе, Лукаў ніколі не еў, і ён увайшоў у дом, пагладжваючы свае рэдкія чорныя вусікі і са смуткам думаючы, што Ніне лёгка выгаворваць, а няхай яна сама паспрабуе пагаварыць з гэтай цвёрдай старой і сынам, які стаў ужо дзёрскі і самастойны.

— Навошта гэта ўсё, — сказала Аўдоцца Пятроўна, адсоўваючы ўбок яго пакупкі.

— Я, Аўдоцца Пятроўна, з павагі да вас, — адказаў Лукаў з пачцівасцю. — Я вас заўсёды паважаў, вы для мяне нібы маці былі.

Яна нічога не адказала і толькі мяльком зірнула на яго. Сын памыў руکі, і ўсе ўтраіх селі за стол.

— Што ж, адкрыем бутэльчку, — сказаў Лукаў, дастаў з кішэні сцізорык са штопарам і спрытна выцягнуў корак.

Ён разліў партвейн па шклянках, старая толькі прыгубіла, а сын моўчкі, нават з нейкай лютасцю адпіў адразу паўшклянкі і стаў яшчэ больш панурым. Лукаў выпіў цэлую шклянку, падбадзёраючы сябе да храбрасці: справа з сынам зацягнулася, Ніна з пагардай ужо ставіцца і да яго самога з яго харктарам.

— Я, вядома, Аўдоцца Пятроўна, ніколі не забуду, як вы дапамаглі мне, удаўцу, у свой час, і ўсё, што вы зрабілі для

Мішы, ніколі не забуду. Цяпер ён вяртаецца да бацькі, але і яго я прымушу разумець, што вы для яго ў жыцці зрабілі і каб заўсёды ён памятаў пра гэта.

Лукаў наліў сабе яшчэ партвейну, хацеў падліць сыну, але той прыкрыў шклянку даланёю.

— Так што за поўнае наша шчасце, — сказаў Лукаў, выпіўши яшчэ больш храбрэючы ад партвейну, — і каб ўсё добра было ва ўсіх нас.

Старая зноў нічога не адказала, а сын пасоваваў сваю шклянку па стале і сказаў яшчэ не мужчынскім, але ўжо голасам, які густа ламаўся:

— Я, тата, ад бабулі не пайду. Тут мой дом, і я не пайду, няма чаго і гаварыць пра гэта.

— Як гэта не пойдзеш? — спыталася Лукаў з іранічным здзіўленнем. — Такія справы бацька твой вырашае, а не ты. Савецкая ўлада, ведаеш, як бацькоўскія правы абараняе?

— Вы Савецкую ўладу не чапайце, — сказаў Міхаіл ужо зусім па-мужчынску. — Калі па закону, то вы і не бацька мне зусім.

— Гэта як не бацька? — нават крыху разгубіўся Лукаў.

— Бацька сына пры сабе тримае, а вас па свеце насіла... Ніхто і не ведае, дзе вас насіла.

Міхаіл гаварыў ганарыста, партвейн, відаць, толькі раззлаваў яго, і Лукаў падумаў, што не трэба было даваць яму піць.

— Як ты смееш так гаварыць пра бацьку? — сказаў ён з годнасцю. — Гэта, напэўна, Аўдоцца Пятроўна, ваши ўрокі!

Старая раптам заплакала, але зусім ціха, выціраючы ражком хусткі вочы. Аладкі стылі, ніхто не дакрануўся да іх.

— Крыўдна, — сказаў Лукаў, сам расчульваючыся ад сваіх слоў, — так крыўдна мне чуць гэта ад роднага сына.

Ён дастаў хустку і тэксама выцер вочы — сапраўды, хацелася плацак, і ён не разумеў, чаму.

— Я да вас з усёй сваёй павагай, Аўдоцца Пятроўна, — сказаў ён, зноў расчульваючыся ад сваіх слоў, — і да сына ў мяне бацькоўская любоў, і нічога мне для яго ніколі не шкада было, і гроши пасылаў вам, калі мог, толькі не заўсёды мог, не так лёгка даводзілася мне ў жыцці.

Ён слухаў сябе збоку, усё яго жыццё здавалася яму сапраўды няўдалым і бадзяжніцкім, і ён успамінаў нейкія даўнія крыўды, ужо зусім расчульваючыся ад сваіх няшчасных слоў.

— Я, тата, у мінульым годзе пашпарт атрымаў, — сказаў Міхаіл раптам. — Мне ў пашпартным стале растлумачылі, што я цяпер сам магу выбіраць, дзе і з кім мне жыць. А бабулю я не пакіну, нам з ёй цяпер лягчэй стала, я ў мінульым месяцы восемдзесят шэсць рублёў зарабіў, так што цяпер з яе пенсіяй зусім будзе хапаць, а па нядзелях я падзарабляю. Праз год здам за дзесяць класаў, а там у завочны прыборабудаўнічы тэхнікум пайду.

Міхаіл гаварыў цвёрда і абыякава да ўсяго таго, пра што мог думаць бацька і чаго ён мог хацець, і Лукаў разгубіўся раптам, толькі скосы пазіраў на сына, як бы баючыся, што той





скажа што-небудзь зусім для яго, бацькі, унізіцельнае... Але Міхаіл больш нічога не дадаў.

— Так, — сказаў Лукаў, — дзякую за пачастунак. Дзякую вам, Аўдоцца Пятроўна, асабліва.

— Вы бабулю не чапайце, — сказаў Міхаіл, толькі на момант падняўшы на яго свае цёмныя вочы. — Не чапайце яе калі ласка.

У шклянцы заставаўся партвейн, але было неяк недарэчы дапіваць яго, а абаранкі так і ляжалі ў вязцы.

— Наконт бацькоўскіх правоў мы яшчэ пагаворым... не ў гэтых месцы, вядома, а пагаворым, — сказаў Лукаў, адчуваючы патрэбу ўстаць і пайсці, але гэта азначала б, што яго адолелі, і ён застаўся сядзець.

— Лепш вы не расстройвайцеся, Сямён Ігнатавіч, — сказала старая хутчэй павучальна, чым просячы, — лепш вы не расстройвайцеся, ды і мяне з Мішам не расстройвайце.

Нейкая яўна адчувальная перавага была на баку старой і сына, і Лукаў толькі пастукаў пальцамі па стале, робячы выгляд, што нішто не закранае яго, а да ўсякіх непаразуменняў ён прывык у жыцці.

— Аднак, бадай, пара і ехаць, — сказаў ён, паглядзеўшы на свой ручны гадзіннік. — А то пазней паязды пойдуць з вялікімі перапынкамі, а ў сем гадзін футбольны матч перадаваць будуть, у нас тэлевізор «Тэмп-2», я цікавага ніколі не праpusкаю.

Ён падняўся, нібы нічога асаблівага не адбылося, проста пагаварылі гарачай, зняў з вешалкі свой плашч і каплюш, і сын выйшаў праводзіць яго, а старая засталася сядзець за столом, глядзела на астыўшыя аладкі і сагнутым пальцам рукі абцірала час ад часу шчокі...

Шмат вясёлых мінут перажывуць глядачы на музычнай нінікамедыі «Утаймавальнікі веласіпедаў» вытворчасці кінастудыі «Талінфільм».

Дзея карціны разгортаеца па двух напрамках. З аднаго боку, развіваецца намедыны сюжэт прыгод дзяўчыны-вынайдцы і яе сябrou, з другога — узаемаадносны аўтара сцэнарыя і рэжысёра, якіх іграюць акцёры. Ствараючы гэту камедыю, аўтары сустракаюцца са звычайнімі рамесніцкімі штампамі. Каб іх пазбегнуць, яны шукаюць арыгінальныя рашэнні канфліктаў, адначасова знае-

мачы глядачоў з ходам здымак і высмеиваючы надакунчлівия штампы.

У фільме шмат трукаў, мультыплікацыйных уставак, а там-сям, напрыклад, у велагонках, выкарыстаны дакументальныя кадры.

Сцэнарый кінікамедыі напісан Ю. Озеравым, Н. Эрдманам і Ю. Кунам, паставіў фільм Ю. Кун.

У галоўных ролях заняты: Людміла Гурчанка, Эдуард Паўлус, Алег Барысаў, Рына Зялёная, Сяргей Марцінсон, Рэйн Арэн, Хуго Лаур і іншыя.

Вельмі цікавая новая мастац-

яны прайшлі з сынам праз двор, на лаўцы яшчэ стаяла паяльная лямпа, і відаць было, што Міхаіл пасля яго адыходу зноў возьмечца за спыненую работу. Сын выйшаў крыху првесці яго па дарозе.

— Вы, тата, лепш не прыезджайце сюды, — сказаў Міхаіл раптам, — а то бабуля кожны раз пасля вашага прыезду плача, а ў яе хворае сэрца. Лепш я сам як-небудзь прыеду да вас.

— Давай, давай, — сказаў Лукаў бяспечна. — Можаш на тваім веласіпедзе хоць у Пераслаўль-Залескі падехаць, я не супраць.

— Веласіпед не мой, і нікуды я на ім не падеху, — сказаў Міхаіл. — Лепш прадайце яго, каб не думаць аб ім. У мяне адзін таварыш хоча веласіпед купіць, магу накіраваць да вас.

— Абыдземся, — сказаў Лукаў, — абыдземся і без твойго таварыша.

Але сына ён страціў, адчуваў цяпер, што беззваротна страціў яго, і гэтага не вернеш нікімі абяцанкамі або веласіпедамі. Яны дайшлі да павароту, і Лукаў сказаў:

— Ну, адсюль я дайду, адсюль да станцыі блізка, — штосьці ён хацеў яшчэ дадаць, але не дадаў, а пайшоў не спяшаючыся, нібы жадаў прадоўжыць прагулку, і толькі з наступнага павароту азірнуўся. Міхаіла ўжо не было. Лукаў зірнуў на гадзіннік, паскорыў крок, каб не спазніца да поезда, у сумцы, што вісела на яго руцэ, штосьці грукнула. Ён зазірнуў у сумку, убачыў каробку пасцілы, якую забыў дастаць, і чамусьці крыўдней за ўсё было думаць, што давядзеца сказаць Ніне, быццам ён купіў гэтую каробку для яе, успомніўшы, як яна любіць пасцілу да чаю.

(Пераклад з рускай мовы).



кая кінааповесць «Сакратар абкома», створаная рэжысёрам В. Чабатаровым на кінастудыі «Масфільм» па матывах аднайменнага рамана У. Кочатава.

У цэнтры карціны два вобразы — Артамонава і Дзянісава. Два тыпы кіраўнікоў. У развіцці адносін гэтых двух персанажаў, у іх сутыкненнях па пытанню стылю партыйнага кіраўніцтва раскрываецца асноўная думка твора.

У фільме прымаюць удзел папулярныя кінаакцёры В. Сямойлаў, А. Абрыкосаў, Л. Хіцяева, К. Сталароў, Л. Смірнова, А. Хвилья.

Не без цікавасці будзе пра-гледжана новая работа кіне-

Кадр з кінафільма «Утаймавальнікі веласіпедаў».

## ЭКРАН

## ТОЛЬКІ ЎПЕРАД



У лютым гэтага года спаўніца 50 год выдатнаму беларускаму паэту Аркадзю Кулішову. Першая кніжка вершаў паэта «Росквіт зямлі» выйшла ў свет яшчэ ў 1930 годзе. З таго часу Аркадзь Кулішоў напісаў не адну кніжку вершаў, выдаў не адну сваю пазму. З таго часу паэзія яго — гэта своеасаблівая біографія часу і пакалення — з'яўлецца адным з найбольш каштоўных і знамінаных здабыткай усёй многанацыянальнай савецкай паэзіі. Такія яго пазмы, як «Сцяг брыгады», як «Прыгоды цымбалі», «Хлопцы апошнія вайны», як «Новае рэчышча» і «Грозная пушча», вядомыя далёна за межамі рэспублікі.

### АРКАДЗЬ КУЛЯШОУ

\* \* \*

Я Музу параваў бы з роднай маці,  
Ды слову для паравання нестает.  
Адна ёсць маці, што як сонца ў хаце.  
Хто можа быць радней нам за яе!

Я б Музу параваў са сцежкай першай,  
Што песню абвяла вакол сяла,  
Калі б мяне, з маёю песняй пешай,  
Дарогам сцежка не перадала.

Калі б дарогі гэту эстафету  
З рук палявых не аддалі шляхам,  
Шляхі — чыгунцы, а чыгунка — свету.  
Якое Музу параванне дам!

Яна не маці, не дарога ў свеце,  
А доля, з вечнай прагаю ў вачах.  
Сцяжынкі ўслед за ёй бягучы, як дзеци,  
Насустрач ёй ляціць за шляхам шлях.

\* \* \*

Маёй рукой пасаджанай бярозе  
Гадоў якіх праз сорак, сорак пяць  
Не пры глухой дарозе красаваць,  
А ў будучага веку на парозе.

Калі яе патомак малады,  
Старым гасцінцам едуцы здалёку,  
Прыпыніца, перачакае спёку,  
З ракі матору прынясе вады.

Не ўспомніць ён тады ні пра дамоўку  
Забытую маю, ні пра мяне,  
Але ў цяньку згадаць не праміне  
З удзячнасцю пра рукі і рыдлёнку,

Што гэта дрэва не вятрам на здзек  
Тут пасадзілі, не для ўцехі ўласнай —  
Пераняслі яго, для долі яснай,  
Не з лесу ў поле — з веку ў новы век.

\* \* \*

Сцярджае час: заўжды жыццю на змену  
Прыходзіць смерць, для ўсіх — адзін  
закон,  
І некалі жыццёвую арэну  
Пакіне род людскі на схіле дзён.

Ты клічнік ставіш, час! А я — пытальнік:  
А што, калі закон парушыць той  
Мой слайны род і вынайдзе —  
Стваральнік —  
Жывы бялок, што злучыцца з вадой  
І дзікаватым племем неўміручым  
Расселіцца па ўсіх мацерыках!

А што, калі мы жыць яго навучым,  
Свет разумець, хадзіць на дзвіюх ногах,  
Перададзім сякеру — з рук у рукі,  
Перададзім падручнік, а затым  
Усе здабыткі працы і навукі!  
...Час, паспрабуй тады спрачацца з ім!

\* \* \*

Паэзія Аркадзя Кулішова даўно стала ўзорам для младых паэтаў. Для чытачоў яна — свята, якога чакаеш з нечарпливасцю, якое страчаеш з сардечным хваліваннем.

Жадаючы Аркадзю Кулішову ў дзень яго пяцідзесяцігоддзя добра газдоў і нягаснучага натхнення, хочацца зварнуцца да яго радкамі яго ўласных вершаў:

Нас чакаюць  
Вялікія спрабы ў жыцці.  
Толькі ўперад ісці.  
Толькі ўперад ісці!

Я ў лузе кветкі не сарваў ніводнай,  
Ніводнай зоркі з неба не схапіў,  
І, па жаданню прымайкі народнай,  
Ні разу іх каханню не дарыў.

Хай цешаць вока кветкі на палянцы,  
Каб мы з табой гулялі сярод іх.—  
Яны змарнеюць у гранёной шклянцы,  
Як мы без сонца сярод сцен нямых;

Да зор далёка: шляхам ехаць конным —  
Не век, не два, а сто вякоў міне;  
Каб іх здабыць, на караблі фатонным  
Ужо ляцець не давядзеца мне.

Не вытрымае сэрца падарожжа —  
Заглухне бездакорны мой матор,  
Што пыл глытаў, вычыхваў бездарожжа...  
Прымі яго без кветак і без зор!

\* \* \*

Я хаце абавязаны прапіскаю —  
Калыскаю, падвешанай пад столъ.  
Я маці абавязан кожнай рыскаю,  
Драўлянай лыжкаю, глінянай міскаю —  
Усім, чым працы абавязан стол.

Я — матчын спеў, я — матчыны трывогі,  
Я — матчын гнеў, які ўставаў на ногі,  
Гнаў смерць на Захад — у нару з нары —  
Трацілаваю пугай перамогі.  
Дыміліся сямі франтоў дарогі  
За мной, як дынамітныя шнуркі.

Пазбавіўшы ад грознага відовішча  
Свет, не дазволю я, каб дым і пыл  
Зямлю ператварылі ў бомбасховішча,  
Мільярд прапісак — у маўклівы прысак,  
Мільярд калысак — у мільярд магіл.

матографістаў студыі імя М. Горкага — мастацкая кінаапавесць «Пры выкананні службовых абавязкаў», створаная рэжысёрам

I. Гурыным па сцэнарый Ю. Сяменава.

Героямі гэтага фільма сталі лётчыкі палярнай авіяцыі, мужнія і стойкія людзі, якія сваёй штодзённай герайчнай працай пераўтвараюць суроўыя прасторы Савецкай Арктыкі.

З ціавасцю праглядзяць глядачы таксама новую шырокасці экранную кінанарціну «СССР вачыма італьянцаў», знятую італьянскімі кінематографістамі ў садружнасці з савецкімі калегамі на кінастудыі «Масфільм».

Здымкі вяліся адначасова ў розных канцах Савецкага Саюза трохама групамі. Група, узна-

Кадр з кінафільма «Пры выкананні службовых абавязкаў».

чальваемая італьянскімі рэжысёрамі Ромалом Марчэліні, здымала ў Ленінградзе, другая група пад кіраўніцтвам савецкага рэжысёра Тамары Лісіцыян вяла здымкі ў Самаркандзе, трэцяя, на чале якой стаяла італьянскі рэжысёр Леонарда Картаэзэ, здымала на целіне і ў Кіеве.

Так, раз'езджаючы па ўсёй краіне, кінематографісты Італіі і Савецкага Саюза рабілі карціну, якая расказвае пра штодзённыя справы, быт і працу савецкага народа.

Аўтары сцэнарыя M. Фера-ра, G. Мдзівані, Э. да Канчыні, Э. да Сабата і іншыя старалісці разнастайную панараму жыцця новага грамадства. Перад імі стаяла задача — расказаць глядачам розных краін, аб прафу аў Савецкай краіне, аб людзях, якія будуюць камунізм. Фільм зняты з добрым на-

строем; амаль у кожным кадры адчуваецца добразычліві, уважлівы погляд на савецкую рэчаіснасць. Трэба яшчэ прыніць пад увагу, што аўтары старалісці ўлічыць характар італьянскага гледача, не падрыхтаванага да ўспрыння нашага жыцця, таму што італьянская цензура дзесяткі год не выпуслала на італьянскія экраны савецкія документальныя фільмы.

З зарубежных фільмаў глядачы змогуць праглядзецы: «12 крэслаў» (Куба), «Неспакойная пляменніца» (Польшча), «Імя смерці — Энгельхен» (Чэхаславакія), «Голы сярод ваўноў» (ГДР), «Кодзін» (Румынія і Францыя), «Куды б яна ні ішла» (Англія), «Мэта падарожжа — Эрфурт».

Р. КАПЛЯ

# САРДЭЧНА ВІНШУЕМ

З імем народнай артысткі СССР Ларыса Пампееўны Александроўскай непарыўна звязана гісторыя стварэння, развіцця і росквіту беларускага опернага мастацтва. Мне пащаслівілася пачаць свой творчы шлях на сцэне Беларускага дзяржаўнага ордэна Леніна Вялікага тэатра оперы і балета ў тулу пару, калі Ларыса Пампееўна ўзначальвала сям'ю цудоўных майстроў опернай сцэны, у складзе якой быў народны артысты БССР І. М. Балочін, Р. В. Млодак, С. Ю. Друкер, М. І. Дзянісаў, М. А. Зюванаў, М. М. Сярдобраў і

цай партый, якія я павінна была дубліраваць. Яе ўважлівы, добразычлівы позірк я адчувала на сабе не толькі ў час рэпетыцыі, але і на спектаклі.

Яна не хваліла мяненне і не павучала, не навязвала мне сваёй думкі, была скрупая на парады, не абрушвала на мяненне патоку крытычных заўваг. Але вельмі трапна ахарктырызаваўшы няўдала праспяваную ноту, фарбу, жэст, настрой у фразе, уносіла яснасць, прымушала пановаму яшчэ і яшчэ раз пераасенсаваць, адчуць, убачыць і зразумець памылку.

А потым, калі Л. П. Александроўская стала галоўным рэжысёрам тэатра — гэта было ўжо ў 1951 годзе, — пачаўся перыяд работы над цэлым радам сцэнічных вобразаў пад мяненне непасрэднымі кіраўніцтвам. Асабліва напружанай і памятнай для мяненне была работа над вобразам Кармэн, так цудоўна ўласобленым Ларысай Пампееўнай Александроўскай. Вельмі складаная ў вакальных і сцэнічных адносінах гэтая ролі прыносила мне шмат непрыемнасцей і хваляванняў. Але дзякуючы карпатлівой работе Ларысы Пампееўны, яе высокай мастацкай патрабавальнасці (яна не прапускала без увагі маіх агрэхаў у міміцы, жэсце, танцы) праца над вобразам была надзвычай інтэнсіўнай і цяжкай, але ж і прыносіла мне велізарнае задавальненне.

Імя народнай артысткі СССР Л. П. Александроўской вядома не толькі ў нашай рэспубліцы, але і далёка за межамі. Яе ведаюць і любяць як цудоўную выкананіцу шырокага дыяпазону. Велізарны оперны рэпертуар, шэдэўры камернай музыкі і народная песня, што так западае вам у душу, у яе выкананні набывалі асабліве гучанне.

Ларыса Пампееўна не толькі выдатны мастак, чалавек вялікай душы і чуласці, яна шмат сіл аддавала і аддае грамадскай дзейнасці, барацьбе за мір, за шчасце людзей. Яна ўдзельнічала ў сусветных кангрэсах народаў за мір у Варшаве, у Вене, была дэпутатам многіх скліканияў Вярхоўных Саветаў БССР і СССР.

І сёння, у дзень яе славнага 60-годдзя, хочацца адшчырага сэрца пажадаць ёй добра га здароўя, сіл і далейшай плённай працы.

Лідзія ГАЛУШКІНА,  
народная артыстка БССР.

ТАВАРЫШ Інэса» — так называецца дакументальная аповесць П. Падлешука, выпушчаная Дзяржаўным выдавецтвам палітычнай літаратуры.

Інэса Арманд. Гэта імя часта сустракаецца ва ўспамінах старых бальшавікоў, у дакументах, якія складаюць лепшыя старонкі рэвалюцыйнай барацьбы нашай партыі. Але там даюцца толькі кароткія звесткі аб Арманд як паплечніцы Леніна, як самаадданай рэвалюцыянерцы і цудоўным чалавеку. Звесткі гэтыя раскіданы па розных кропніцах, мала доступных шырокаму чытачу. А жыццё і дзейнасць гэтай жанчыны вартыя таго, каб быў вядомы кожнаму з нас, асабліва моладзі.

Што прымусіла маладую прыгожую жанчыну, пышчотную маці адмовіцца ад даброт заможнага жыцця і стаць на поўныя нягод і цяжкасцей шлях рэвалюцыянеркі? Да адказу на гэтае пытанне аўтар кнігі падводзіць чытача паступова, раскрываючы асноўныя этапы жыцця і дзейнасці І. Арманд, важнейшыя рысы яе характару.

Будучы жонкай сына фабрыканта, Інэса назірала канфлікт паміж жыццём багатых і бедных. І ў яе чулай душы высипваў пратест супраць несправядлівасці. Вялікае значэнне мела таксама знаёмства з перадавой літаратурай (мастацкай і сацыяльна-эканамічнай), сутрэчы з рэвалюцыйнай настроенымі людзьмі. Паступова прыйшло ўсведамленне, што трэба ліквідаваць несправядлівасць і што ў гэтай справе павінна ўдзельнічаць і яна, Інэса Арманд. Так дабрадзейная жанчына ператварылася ў рэвалюцыянерку. Далейшае жыццё яе праходзіла пад непасрэдным уплывам У. І. Леніна і створанай ім партыі. І гэта аўтар аповесці паказвае дастаткова пераканаўча.

Лепшыя старонкі аповесці — тыя, дзе гутарка ідзе пра рэвалюцыйную дзейнасць І. Арманд, пра яе работу поплеч з Леніным, Крупскай, пра іх высакародныя сяброўскія адносіны. Прыведзеныя П. Падлешуком дакументы сведчаць, як глыбока паважаў Ленін «таварыш Інэсу», як чула, па-сяброўску да яе ставіўся, цаніў яе адукаванасць, адданасць партыі. І разам з тым Ленін не дараваў «ніякіх слабасцей», цярпіва і стрымана растлумачваў памылкі.

У характары Інэсы сканцэнтраваліся многія лепшыя рысы. Але адна перамагала заўсёды — цвёрдасць, непахіснасць — якасці, якія асабліва патрэбны чалавеку ў жыцці, без якіх нельга змагацца і перамагаць, дасягаць намечанай мэты. А без мэты, без служэння высакародным ідэям Інэса не ўяўляла жыцця. Яна няспынна вучылася, захаплялася мастацтвам, добра валодала замежнымі мовамі.

Хто прачытае дакументальную аповесць пра І. Арманд, зразумее, у чым была неадольная сіла бальшавіцкіх агітатаў, іх папулярнасць у масах. Не толькі ў беззапаветнай адданасці даручанай партыйскай справе, але і ва ўменні даказваць, пераконваць, раскрываць перспектывы. Інэса Арманд умела зрабіць даступнымі, блізкімі самія складаныя пытанні рэвалюцыйнай барацьбы, яе слова, вуснае і друкаванае, запальвала, натхняла. І гэта — прыклад для нашых прапагандыстаў, для ўсіх, хто закліканы несці ў масы ідзі партыі.

На конкретных фактах П. Падлешук паказвае, якой шчырай, сумленнай і разам з тым непадкупнай была Інэса Арманд ва ўсім — у рэвалюцыйнай работе, дружбе, кахранні. Нялёгка склалася асабістая жыццё Інэсы Фёдараўны. Яна



Інэса Арманд.



Ларыса Пампееўна Александровская.

Іншыя цудоўныя спевакі. У той час Ларыса Пампееўна была ў росквіце сваіх творчых сіл, і кожная партыя, якую яня спявала, кожны сцэнічны образ, створаны ёю, з'яўляўся ўзорам сцэнічнага майстэрства. Незабыўныя вобразы Алесі, Марыны Мішак, Любашы, Кармэн, Аксіні, Графіні застануцца назаўсёды ў майм сэрцы. Ніводнага спектакля, які ішоў з удзелам Ларысы Пампееўны, я не прапускала. Захапляла яе натхнёная ігра, яе дзівоснае пераўясабленне ў такія розныя сцэнічныя вобразы.

З першых кроакаў на сцэне тэатра я адчула сябе ў дружнай творчай сям'і — чулай і ўважлівай, дзе кожны з выдатных майстроў сцэны лічыў сваім ававязкам як мага больш дапамагчы мне.

Сярод іх Ларыса Пампееўна займала асаблівае месца. Яна была асноўнай выканані-

# Таварыш

рана выйшла замуж за багатага і ўвогуле добра галавека Аляксандра Арманд. У іх было пяцёра дзяцей, была сямейная згода, але не было сапраўднага кахання. У імя вялікага пачуцца да галавека, блізкага ёй па ідэях і мэтах, Інэса пакідае мужа. Але і пасля гэтага Інэса і Аляксандр застаюцца сябрамі, паважаюць адзін аднаго, разам выхоўваюць дзяцей. Кожны з іх імкнуўся зрабіць усё магчымае, каб дзеци мелі і маці і бацьку.

Інэса Арманд была цудоўнай маці — уважлівай, ласкавай і патрабавальнай. Жыццё рэвалюцыянеркі было нялёгкім. Турмы, ссылкі, эміграцыя. Яны надоўга адрывалі маці ад дзяцей. Але і пры такіх умовах Інэса Фёдарапіна знаходзіла магчымасць выхоўваць сваіх дзяцей. Прый кароткіх сустэрэчах, у пісьмах, асабістым прыкладам яна выхоўвала ў дзяцей любоў да працы і вучобы, чуласць, патрабавальнасць і прынцыпавасць.

Дзеци бясконца верылі сваёй маці — таварышу, імкнуліся быць падобнай да яе. Пад уплывам маці чацвёра дзяцей Арманд сталі камуністамі, трое з іх (дзве дачкі і сын) жывуць і зараз.

Калі ў РССР перамагла сацыялістычная рэвалюцыя, Інэса Арманд была адным з актыўных будаўнікоў новага грамадства. Розныя адказы на даручэнні маладой Савецкай рэспублікі выконвала яна. І заўсёды з энергіяй, бальшавіцкай страснасцю. Вялікія яе заслугі ў выхаванні савецкіх жанчын. Разам з такімі выдатнымі бальшавічкамі, як Н. Крупская, А. Калантай, К. Самойлава, К. Нікалаева, І. Арманд шмат энергіі аддала арганізацыі быту, вучобы, асветы савецкіх жанчын, інтэрнацыянальному юднанню працоўных жанчын свету. Па словах Н. Крупской, «Інэса ўсюды і заўсёды была з людзьмі, у людскім кругавароце». Яна ўмела дапамагчы, парайць, навучыць. На ўсё ў гэтай кволай з выглядом жанчыны знаходзіліся час, жаданне, энергія.

Даволі шырока аўтар кнігі асвяляе журналісцкую работу І. Арманд. Яна была адным з ініцыятараў і арганізатораў першых бальшавіцкіх перыядычных выданняў для жанчын — часопісаў «Работница», «Коммунистка». На іх старонках часта з'яўляліся палымяныя публіцыстычныя артыкулы І. Арманд. Ёю напісаныя нямала брашур, рефератаў.

Чытаючы кнігу «Таварыш Інэса», перажываеш радасныя гадзіны сустэрэчы з галавекам «прыгожым ва ўсіх адносінах». І з жалем думаеш, што такое сладчые жыццё дагэтуль нікога не натхніла на стварэнне яркага мастацкага твора.

Е. БОНДАРАВА

## Павел ПАДЛЯШУК

Старонкі з кнігі

СЯРОД ночы дзеци прачнучіліся. Іх разбудзіла яркае свято, шум. Пачынаўся вобыск.

Пахла мокрым сукном, ваксай, танным тытунем і дрэнным адэкалонам. Грубыя руки жандараў ператрэслі ў кватэры літаральна ўсё. У становай, на абедзеннем стале расла горка «рэчавых доказаў»: прыгожы браўнінг, нелегальныя кніжкі, пісъмы.

Дзеци не плакалі. Падніятая са сваіх пасцелей, яны моўчкі і сурова сачылі за дзеяннямі жандараў. І пазіралі на маці. Яна была спакойная, зусім спакойная. Яна ласкава ўсміхалася

дочкам і сынам, падбадзёрвала іх позіркам, нібы загадвала: не баяцца, не хныкаць, не распускаць нюні перад ворагам!

Маці была заўсёды вельмі прыгожая, а ў той час — асабліва. Гэта быў росквіт яе трыццацігадовай спелай прыгажосці. Стройная бландзінка — доўгія залацістыя косы ўкладзены ў пышную прычоску, адкрытыя маленькія вушы, чистыя лоб, рэзка акрэслены, крыху адкрыты рот і зеленаватыя очі — дзівосныя очі: прамяністыя, уважліва-маркотныя, што пільна глядзелі ўдалечыню.

А зараз, сярод узламанай

цішыні ночы, яе прыгажосць асабліва адцяняў спакой. Усвядамленне ўнутранай сілы, проціпастаўлене грубай сіле паліцыйскіх, якія сваім уварваннем разбурылі ўтульнасць чэплую ўтульнасць.

Потым маці павялі. На развітанне яна зноў усміхнулася кожнаму з пяціх дзяцей, шапнула: «Не трэба плакаць. І не трэба балбатаць пра тое, што тут было!»

Маці павялі, а жандары засталіся; у кватэры наладзілі засаду. Але дзеци не плакалі — яны трymаліся мужна, дзеци рэвалюцыянеркі.

Гэта было ў ноч на 6 лютага 1905 года ў Маскве, на Астожанцы. Гэта быў першы арышт Інэсы Фёдарапіны Арманд — жонкі патомнага ганаровага грамадзяніна, маскоўскага фабрыканта. Арышт рэвалюцыянеркі...

\* \* \*

Маскоўскія падпольшчыкі ў першы перыяд яе рэвалюцыянальнага быцця здзіўляліся, даведаўшыся, што ў таварыш Інэса

«Напіши мне, калі ласка, пра дзяцей», — просіць Інэса Фёдарапіна. — Ці пачала Вара вучыцца і з кім? Ці пачаў Андрэйка? Мне хацелася б, каб яны таксама не забывалі французскай мовы — было б шкада. Па рускай мове і арыфметыцы Андрэйка мог бы займацца з Н. Ул. — калі, вядома, апошні згодзен няньчыцца з такім маленькім дзіцем. Мне здаецца, гэта было б вельмі добра» (пісьмо з сямейнага архіву).

Бачачы дзяцей урыўкамі, воўляй лёсу адрываючыся ад іх на месяцы і гады, падвяргаючыся небяспечы і пераносячы ўсялякія нягоды, вандруючы па белым свеце, Інэса Фёдарапіна ўхітраўся выхоўваць сваіх дзяцей. Не толькі любіць і, як належыць, песціць, а сістэматычна сачыць за выхаваннем. Накіроўваць яго, садзейнічаючы фарміраванню дзіцячых харастваў, поглядаў, пачуццяў. І рабіла гэта ўмелая, тактычна, але цвёрда.

Тут адразу трэба аддаць належнае Аляксандру Яўгеньеві-



Інэса і яе дзеци.

сы — дзеци. Ды не адно-два, а пяцёра. І пасля — у Парыжы, у Берне — таварышы па рэвалюцыяной работе бывалі шчыра здзіўлены, калі ўпершыню высвялялі, што Інэса — мнагадзетная маці. Водгукі гэтага праніклі і ў некаторыя ўспаміны. Неяк не ўпісвалася гэта на першы погляд у яе вобраз прафесіянальнага рэвалюцыяnera, які ўсяго сябе, без астатку, аддае барацьбе.

Між тым яна была сапраўды добрай маці. Хіба не сведчыць пра гэта зусім маленькае пісмко з турмы (на ім штамп санкт-пецярбургскага дома папярэдняга зняволення — сумна славутай «прадварылкі» і грыф: «Прагледжана Таварыш Пракурора»). Знаходзячыся ў адзіночцы, Інэса пасля доўгага маўчання змагла нарэшце даць аб себе вестачку ў Маскву, Аляксандру Яўгеньевічу. Напісала ўсяго толькі пятнаццаць радкоў, і ледзь не палавіну з іх — пра дзяцей.

Чу: ён заўсёды і ўсяляк ішоў насустрэч Інэсе ў гэтай высадароднай справе. Ён разумеў, што адрыў ад дзяцей гэта найвялікшая асабістая трагедыя маці. Ён усведамляў таксама і тое, што ўплыў маці дабравітвна адбіваецца на дзецах, а ведаючы гэта, умацоўваў яе ўплыў.

Зірнем цяпер на фатаграфію (гэта стала прывычным ужо ў нашым апавяданні і памагае, думаецца, пранікненню ва ўнутраны свет герайні). Групавы здымак, зроблены якраз у Бруслі ў 1910 годзе, Інэса з усёй пяцёркай дзяцей.

Даўно ўжо не даводзілася ім збірацца разам, і вось — радасцы! — усе разам. Саша і Федзя — падлеткі ў паласатых пінжаках, у гальштуках. Іна і Вара — з распушчанымі валасамі, а ў валасах — пышныя банты. І Андрэйка, малодшы, у пры-

# Інэса

# ЯСНАЕ РАННЕ

Аляксей КАРПЮК

(Урывак з новай аповесці)

Мал. А. Луцэвіча.

## I

На парозе будынка змрочны дырэктар спатыкае мяне вымовай:

— Вашы выхаванцы зноў сёня начудзілі. Запусцілі джаз на цэлы пакой! Настаўніца па рысаванню вымушана была пайсці з урока. Разбярыцца, што там! Вечна з вашым класам гісторыі!.. Учора з піянерважатай быў скандал, сёня зноў...

Устрывожаная, спяшаюся ў клас.

Вучні — насцярожана ветлівыя. Адчуваю, што яны нешта ведаюць і таму па-змоўніцку на мяне глядзяць. Вытрываю, пачну ўрок, раскажуць самі ў чым справа.

— Валянціна Іванаўна, а ў Янусіка, паглядзіце што... — асцярожна ўстаўляе стараста.

На парце — малюсенькі, з папяросную скрынечку, радыёпрыёмнік на транзістарах. Пра яго толькі чытала ў газетах, бачу ўпершыню. Ах, дык ву-унь з-за чаго сарваўся ўрок па мальванню!

Бачу, як вучням хочацца пахваліцца дзіўнай навінкай. Трэба быць хіба дзеравяным, каб не дазволіць. Падыходжу да Янусіка. Клас насцярожваецца.

— Пакажы, Косця!

Трыццаць грудзей уздыхаюць з палёгкай і столькі ж пар вачанят глядзяць на мяне з удзячнасцю.

Дзве мінuty захапляемся цудам тэхнікі, а тады пачынаю ўрок. Дзяцей нібы хто падмініў. Уважліва слухаюць і аддана глядзяць у очы.

Час пралятае хутка. Вось ужо і звоніць на перапынак.

Так я і не зрабіла вучням вымовы. Хочацца настаўніцы па рысаванню выказаць усё, што пра мяне думаю, як выказала ўчора піянерважатай.

Тая завяла гутарку з майм класам: «Давайце на свята арганізуем у школе чай!» Востры на слова Янусік і ляпнуў: «А па колькі лыжак цукру будзеце класі нам у шклянку?» Замест таго, каб пасмяяцца разам з класам, яна ўпала ў амбіцыю: «Я пайду ў інстытут, дзе твой бацька працуе, паскарджуся ў партарганізацыю!» Хіба не вартая яна таго, што я ўчора ёй сказала?!

Падтрымаць піянерважатую і настаўніцу па рысаванню таму толькі, што ім усяго па дваццаць гадоў? Педагогі не маюць узросту. Вучні ў кожным хочаць бачыць чалавека мудрага жыццёвым вопытам!

Мяне хваляць за аўтарытэт у дзяцей. Я ж, здаецца, нічога такога асаблівага не раблю, каб дамагчыся яго...

Гэтак сама з сабой разважаючы, дабіраюся дамоў. Ці вярнуўся з дзіцячага сада мой малы?

\* \* \*

Вярнуўся! Віця ўжо на дварэ і сустракае мяне навіной:

— Ма-ам, а ў Сашкі Каstryля машина ката забіла!

— Ну-у?

— А-га. І мы з Сашкам яго закапалі вунь, на клумбе, каб посфар выходзіў і ўсе баяліся!

— Фо-осфар, дурненкі!

— Фо-осфар...

— Цяпер правільна... О-ей, і ты браў у рукі дохлага ката? Божа, яшчэ заразы якой набярэшся! Марш на кухню мыць руки!

— Іду, мамачка...

Дома застаю мужа.

— Ты ўжо вярнуўся з работы?

— А ты не рада?

Першы выпадак у гэтым месяцы, што ён вярнуўся так рана. Рабацяга. Звычайна і дное і начуе ў сваім канструктарскім бюро. А ёсьць жа мужчыны, што дзень і начуе заганяюць «казла», праседжаюць у рэстаранах. З гонарам азіраю мужа. Хіба можна Косцю параванаць з кім-небудзь з іх?

— Хоць раз прыйшоў, як чалавек! — іду здымаш паліто.

— Мы ж дамаўляліся ў кіно схадзіць...

— А я думала, што ты пра мяне зусім забыўся... Віця, сынок, з мылам толькі мый! — крычу на кухню.

— Вечна пакідаеш мяне адну. Не байшся?

— Каму ты патрэбная?

— Так такі і нікому?

— Ну, мне, сыну, вучням...

— Думаеш, што ўжо так нікому і не спадабаўся?

— Чаму ж... Што галоўнае павінна быць у кабеты? Добрачылівасць і жаночая прывабнасць. А ў цябе гэлага — хоць адбаўляй!

— Ой, ты сур'ёзна?

Косцю кранае мяне радасць. Гаворыць ужо цепла, узрушана:

— Яшчэ ў цябе такі харктар, што ты заўсёды мусіш пра некага клапаціца: пра мяне, пра сына, пра іншых... Ты гэтым падобная на мяне мауму...

— А яшчэ?

Ён уважліва мяне разглядае.

— Аднак ты здорава падобная на Джыаконду, я табе ўжо раз казаў!

— О-го!

— Я не жартую. Такі самы авалтвару, такі нос, выраз вачэй... Гэ, каля ты паспела зрабіць завіўку?

— Ты толькі ўбачыў?

— Калі?

тожким касцюмчыку. А пасярод гэтай групы — мама, спакойная, ганарлівая.

Але ў вачах Інэсы я ўсё ж, здаецца, бачу смутак, нібы думе яна вось так: «Якое шчасце, што мы нарэшце ўсе разам! Побач са мной усе яны, мае родныя, любімыя, тыя, для каго трэба жыць. Але ці надоўга гэта шчасце? Пройдзе колькі дзён, магчыма, тыхдняў — лёс зноў раз'яднае нас. А пакуль, як цёпла з вами, дзеци мае!..»

\* \* \*

...Пахмурная асенняя раніца. Москва, 11 кастрычніка 1920 года. Пустынны перон Казанскага вакзала. Усюды пахла яблыка-

мі — восень удалася на дзіва яблычнай. Але нідзе не ўлавіць хлебнага духу — восень была галоднай, суровай.

На пероне — цесная групка чакаючых. Засмучаны, паглыблены ў думы Ленін, у нязменнай кепцы і паношаным цёмным паліто. Сумная Надзежда Канстанцінаўна ў скромным каплюшыку-панамцы, у шэрым суконным плацці. Прадстаўнікі раёнаў сталіцы, дэлегаткі ў кумачовых хустачках. І дзеци Інэсы Арманд, дочки і сыны. Яны былі падлеткамі і малымі ў час начнога вобыску — тады, у пятым годзе, калі жандары ўпершыню павялі з сабой маці.

Цяпер яны сталі больш да-

рослымі, дзеци Арманд, дзеци рэвалюцыянеркі. І прыйшлі яны сюды разам з Ленінам і Крупскай, разам з таварышамі і сябрамі, каб яшчэ раз сустрэць маму сваю, Інэсу. Каб у апошні раз сустрэць — і праводзіць у апошні шлях.

Паравоз падцягнуў задрапіраваны чорным і чырвоным вагон.

Цела Інэсы Арманд, якая памярла ў Нальчыку ад халеры, прыбыло ў Москву.

Уладзімір Ільіч зняў сваю кепку. Таварышы ў маўчанні схілілі галовы перад пракам слайнага рэвалюцыйнага барабаціта. Затым труну на руках перанеслі ў жалобную калясні-

цу. Скромная журботная празэсія рушыла па Каланчоўцы, па Мясніцкай — па каменнаму бруку — да Дома саюзаў, дзе астанкі Інэсы прыбылі яшчэ суткі. Там з ёй развітвалася пралетарская Москва.

\* \* \*

Такія эпізоды... Кадры нязнятай кінастужкі аб жыцці і дзейнасці Інэсы Арманд. Пачатак шляху і канец шляху. А між імі — адлегласць даўжынёй у пятнаццаць год. Усяго толькі пятнаццаць?! Як жа на дзіва мала часу было адпушчана ёй, каб пражыць такое, поўнае бур, трывог і здзяйсненняў, жыццё ў рэвалюцыі!



— Ужо з тыдзеня.  
Косця заклапочана разгладжвае  
мае валасы:  
— Табе яна не да твару!  
— Бо я завілася толькі крыху! Часу  
не было выседжваць паўдня ў цырульні. Там жанчыны так пакутуюць,  
як на інквізіцыі...  
— Не бараніся, а слухай!  
— Слухаю, Косцік!  
— Думаеш, мастак зрабіў Моне  
Лізе гладкую прычоску і прамы пра-  
бор так сабе? Кудзёркі ёй былі б не  
да твару! Не верыш?  
— Дзякую за параду, Косцік! Сён-  
ня ж яе змью і больш ніколі не буду  
завівацца, калі мне не да твару, вось  
пабачыш!  
— А голос у цябе пявучы... Гм,  
ён у цябе нават маладзейшы за  
твар! — Косця дзівіца з уласнага  
адкрыцця.  
— Ага! Значыць, я магу яшчэ  
падабацца! — крычу шчаслівая.  
— Вядома!  
— Які ты ў мяне! — абдымаю му-  
жа.  
— Пачакай, а чаму гэта табе рап-  
там прыйшло ў галаву?  
— Проста так!

— Проста так нічога не бывае!  
Прызнавайся!  
— Фу, балбочам мы з табой пра-  
нешта, як малыя!  
— Сама ж пачала!  
— А з кім мне пагаварыць, як не  
з табою?  
Муж вінавата маўчыць.  
— Заві з кухні Віцю, а то ён  
штосьці там забавіўся. Павячэраем,  
пакладу спаць і будзем збірацца. У  
цябе білеты?

\* \* \*

Праз гадзіну мы ўжо на вуліцы.  
На дарозе ў кінатэатр расказваю Ко-  
сцю ўчарашия і сёняшнія школьнія  
навіны. Мне з ім добра, як даўно  
не было. Аднак дзіўна мы створаны!  
Увага блізкая чалавека, некалькі  
цёплых слоў, і ты ўжо шчаслівы. Як  
часамі мала нам трэба!..

Пасля кіно вяртаемся дадому, кла-  
дземся спаць.

— Які ты сёня хароши! — узды-  
хаю. — Мне так хочацца яшчэ з та-  
бой пагаварыць, ды сон разбірае!

— То спі. Яшчэ нагаворымся. Цэ-  
лае жыццё наперадзе!

— Не! Ты лепш скажы мне што-  
небудзь разбудзіцельнае!

Муж рагоча:

— Якое? Як ты сказала?

— Разбудзіцельнае!

— Але што?

— Пахвалі зноў!

— За што?

— За што-небудзь.

Прыдумай!

— Ненормальная!

— Шкада табе?.. Па-  
хвалі, Косцік!..

\* \* \*

Раніцой прачынаюся  
бадзёрай і шчаслівай.  
Муж ужо займаецца з ган-  
тэлямі, я чмокаю яго ў ру-  
бец старой раны.

— Вось яшчэ, знайшла час!.. — бян-  
тэжыцца ён і грыміць жалязякамі аб  
падлогу.

Ад грукату прачынаецца Віця і ад-  
разу свежым галаском, быццам і не  
спаў, крычыць:

— Та-ата, ведаеш, што інцярэнснае  
мне снілася?

— Не ведаю. Раскажы!

— Як... Як...

— Ну?

— Мама, раскажы тату мой сон!

— Дурненъкі, думаеш, што і я яго  
сніла?

— Не-е? — дзівіца.

Мы з Косцем смеямеся.

— Ой, Косцік, гані мяне на рабо-  
ту, а то і ў школу трэба рана, і дома  
яшчэ спраў колькі!

— Ану, лодар, марш!..

Гатую снеданне, збіраю сына ў  
дзетсад.

— Косця, ты яго адвядзеш, бо мне  
ужо няма калі!

Нарэшце, выходжу з дома. Пачы-  
нае ўжо шарэць. Але горад яшчэ сон-  
ны, а вясенне паветра — сцюдзёнае,  
аднак свежае і бадзёрае. Ад настрою,  
якім заразілася яшчэ ўчора, бачу ва-  
кол сябе толькі добрае.

Спяняюся на аўтобусным прыпын-

ку ля хлебнага магазіна. Побач два  
здаровыя дзядзькі ў камбінезонах з  
кузава сцягаюць скрыні з булкамі і  
у ранішній цішыні нарабілі лёскату  
на цэлы горад.

— Усё! — уздыхае адзін. — Заку-  
рым!

— Як усё? — пярэчыць другі. —  
А снеданне сябру?

І кідае на тратуар кавалачак хлеба:

— Лаві сваю порцыю, браце, еш!  
Толькі цяпер у паўэмроку бачу  
жывы камячок — верабей па тратуа-  
ры скача да хлеба.

— Кожную раніцу, жэўжык, пры-  
лятае...

...А такія, здаецца, грубыя на вы-  
гляд мужыкі!

Падкаціў бітком набіты аўтобус,  
уздыхнуў тармазамі. Расшпільваю  
паліто, каб не адляцелі гузікі, скла-  
даю рукі клінам, прыціскаю локцем  
партфель і ныраю ў сярэдзіну разам  
з тоўстай дзяўчынай. Ледзь зачыня-  
юцца за намі пнеўматычныя дзвёры.  
Вакол мяне — тугія бакі, плечы ды  
нездаволенае гырканне. Людзі не зло-  
сныя, яны проста яшчэ сонныя.

Некта кідае маёй тоўстай суседцы:

— Не штурхайся!

— Гэта яна так дыхае! — жартуе  
другі.

— А ты не заступайся. Лепш  
злезь з маіх мазалёў!

— Бо ты тут выходзіш?

— А калі не выходжу, то можна  
не злазіць?

І ў аўтобусе — разрадка. Усе пра-  
чынаюцца.

У гэтую пару ў нашым аўтобусе  
ездзяць пераважна рабочыя з заво-  
даў, людзі прости, любяць вострае  
і трапнае слова.

З пачуццём гумару і канductарша.

— Бярыце білеты, не саромейце-  
ся! — крычыцца яна зычна і папраў-  
ляе «Раман-газету», якая вылезла  
з-за адварота. — Тут мы ўсе свае,  
смялей, смялей! Вы, дзяўчата, чаго  
азіраецеся?

— А што, не пара ім хіба азіра-  
ца?

— Не хвалюйся, не на цябе!

— А чым я кепскі?

— Толькі што рыжы!

— Мы шукаем грошай у кішэнях!

— Доўга штосьці!

— Іншыя ў чужых знаходзяць хут-  
чэй, чым гэтыя ў сваіх!

— Га-га-га-га-га!

Цяпер у аўтобусе — адна сям'я.  
Саджуся. Маё сэрца нібы раздалося  
ўшыркі, увабрала не толькі гэтых па-  
сажыраў, але і цэлы горад!.. У некаторых  
вокнах яшчэ няма святла,—  
спяць яшчэ! Спіце, людзі, каму яшчэ  
можна не ўставаць!

Пачынаю спяваць.

Я пераканана, што пець можна без  
гукав. Мне падабаецца спяваць пад  
стук колаў у поездзе, у аўтобусе, пад  
шум вады з крана ў лазні; тады ў  
мяне атрымліваецца здорава.

З левага боку — шыба, асветленая  
зверху яркімі плафонамі. Знадворку  
мне ўсміхаецца твар сімпатычнай ма-  
ладой асобы з живым бляскам ва-  
чэй і зубоў. Я ахвотней гляджуся ў  
акно, чым у лüstстра. Косця смеяцца,  
што гэта самашуканства, бо так  
менш відочны гады... Ну і няхай!..

А вось і мой прыпынак — школа...

# ХАЙ ПРЫХОДЗІЦЬ ЗІМА

Зоя ГУСЕВА

— Ну і гарачыня! Ну і надвор'е сёня...

Скінула Палявая Мыш мяшок з зернем каля куста незабудак і падышла да блакітнага азярца.

— Памый мяне, азярцо!

Заіскрылася, запляскала халоднае азярцо — памыла Мыш.

— Дзякуй, я добра адпачыла... — сказала азярцу Мыш.

— Прыходзь яшчэ!

— Прыйду.

— Як жа — прыйдзе, чакай! Яна зусім забыла сваіх сяброў... Працуе, як ненармальная... — праквакала жаба.

— Ты, вядома, не чула май новай музыкі?

— А ў нас увечары на лузе танцы!

— Але ёй няма часу...

— Проста яна прагнай.

Вось што сказалі сябры Палявой Мышы — конік, матыль, пчала і павук, якія адпачывалі каля азярца.

— Мне вельмі хочацца паслухаць новую музыку... — адказала ім Палявая Мыш. — Але ўперадзе зіма. А зіма — гэта холад, калі няма цёплай нары... І голад, калі засекі не засыпаны зернем... Таму мне і няма часу. А сябрам я заўсёды рада — прыходзьце да мяне восенню, калі пажаўцее зямля і з палёў збяруць усё збожжа — прыходзьце, і тады ўжо мы паскачам як мае быць!

Прайшло лета. Закружылася ў паветры жоўтае лісце, павольна ўзнімалася над лесам жоўтае сонца.

Пажаўцела зямля — пара збірацца ў госці.

І прыйшлі да нары Палявой Мышы ўсе яе сябры і добра павесяліліся.

— А цяпер я пакажу вам сваю кладоўку...

І Палявая Мыш павяла ўсіх у сваю нару і шчодра адсыпала кожнаму шмат залатістых хрусткіх зярніт.

Падзякаўвалі гаспадыні госці і панеслі з сабой зярніты — хто ў чым.

Жаба — у чамадане,  
конік — у торбе,  
пчала — у кошыку,  
матыль — у мяшочку,  
павук — у сетцы,  
божая кароўка — падпахай адно зерне.

Пайшлі.

Зазірнула Мыш у кладоўку — а ў кладоўцы зярніт, ох, як паменшала!..

Легла мыш спаць.

Прачынаецца раніцай — стукае хтосьці — ні свет, ні зара...

— Хто там?

— Я — жаба. Адчыні.

Адчыніла Мыш, упусціла жабу, на чамадан глядзіць — няўжо зноў па зерне прыйшла?!

А жаба з чамадана — гліну на падлогу выкладвае.

— Ты навошта мне гліны ў нару нацягала?

— Як навошта? Неч ляпіць... Добрую печ — пірагі пячы!

І зляпіла жаба сапраўды добрую печ — пабяліла яе і пеўнямі размалявала.

Толькі адыходзіць сабралася — конік стукае.

— Я табе тут сушаных грыбочкаў прынёс і музыку, — гаворыць конік і дастае з торбы нізку баравікоў і ружовы палявы грамафончык.

Прыладзілі грамафон на сцяну.

— Тук! Тук!

— Хто там?

— Гэта я — пчала. На вось табе мядку да бліноў... — і вымае з кошыка збан з мёдам.

Матыль і павук разам прыйшлі. Матыль цэлы меж кветкавага пылку прынёс, а павук у сетцы — клубкі пражы. Каб гаспадыня і зімой не сумавала, працавала, дзеткам рукавічкі ды шкарпэцкі вязала.

Ну, а апошній — божая кароўка прыпаўла. І паставіла на стол бляшанку згушчонага малака.

— Дзякуй, родная, дзякуй!

— Ну, да пабачэння!

— Будзь здарова!

— Не забывай!

— Усяго добра!

— Бывай!

І пайшлі.

Паглядзела Палявая Мыш — а нары яе — не пазнаць...

У куце — печ агнём палае, на паліцах слоікі з мёдам залацияца, на прасніцы — пража серабрыцца, на сцяне — грамафон іграе...

Закасала Мыш рукавы — давай цеста мясіць, пірагі ды бліны пячы, мёдам намазваць....

Хай прыходзіць зіма!



ГЭТА



— Таварыши, ды гэта ж здорава! Гэта ж варта пераймання! Гэта ж...

Аднак звернемся да нашага фотанарыса.

Немалады чалавек, якога мы бачым на здымку, — камуніст, пенсіянер Канстанцін Іванавіч Акаловіч. Жыве ён у Мінску, у адным з прыветных новых дамоў у самым «маладым» мікрараёне па вуліцы Арлоўскага... Гэта праз яго «загарэўся сырбор»... А менавіта; гэта ён, нагледзеўшыся, як пакутуюць з малымі дзецьмі сусе-

кі... Затым трэба было наладзіць харчаванне і выхаваўчую работу.

І тады зноў за справу ўзяліся жанчыны — грамадскія работнікі: Ганна Андрэеўна Грынчанка, Лідзія Генадзіеўна Грыцац, Аляксандра Іванаўна Кроліка, Ганна Іванаўна Смірнова, Надзея Фёдаравна Мартынаўна...

Снеданне дзеці прыносяць з дому. Абед і полудень сад бярэ з кухні дзіцячага камбіната, што знаходзіцца поруч.

Што ж датычыць выхаваўчай работы, дык яна вядзе-

# ЗДОРАВА!

дзі яго раёна (тыя, хто працуе і не ўладкаваў яшчэ дзяцей у сады), з данамогай до-макіраўніцтва і гэтакіх жа, як сам ён, энтузіястаў дамогся ў новым жылым доме трохпакаёвай кватэры... Спачатку ў гэтых трох пакоях знаходзілі сабе прытулак школьнікі... Сёй-той маляваў, тыя шахматы прынеслі з дому, дзяўчынкі нешта кроілі і шылі...

Сюды праз некаторы час прыйшлі людзі, якім самім было цікава, якім самім хадзелася быць з гэтым стракатым, цікаўным і дапытлівым школьнікам людам. Так узімлі ў гэтых трох пакоях гурткі: умелыя руکі, радыё, фота, шахматы, мастацкай гімнастыкі, крою і шыцця. Так узначалілі і павялі за сабой усю дзіцячу самадзейнасць Мікалай Щіханавіч Міхай, Зінаіда Цімафеевна Сараева і Галіна Міхайлаўна Кармазіна, Саша Цвяткоў і Леанід Касцяненка...

А што было рабіць з да-школьнікамі? Куды іх падзець?

І грамадскія работнікі пайшли ў новы «паход»... І ён быў паспяховым: дзецям далі яшчэ адну трохпакаёвую кватэру. Маючы шэсць пакояў, можна ўжо было разгарнуцца!

Так узімк першы ў Мінску (і не толькі ў Мінску, а і ў рэспубліцы) дзіцячы сад на грамадскіх пачатках... Працы, праўда, і клопату і беганіны было німала, бо ўсё патрэбна было пачынаць на голым месцы і ў дадатак без... грошай. Аднак выдатнай ідэі пайшло насустрач домакіраўніцтва № 20. Яно закупіла дзецям раскладушкі (а пасцелі далі самі бацькі), сталы і зэдлікі. Дало гроши на дыван. Каб на-быць цацкі дзецям, склаліся і сабралі гроши самі баць-

ца па той жа праграме, што і ва ўсіх дзіцячых садах...

Стараємся, каб нашы дзеці былі не горшы, каб не адставалі, — гавораць выхавацелькі Ніна Іванаўна Астапенка і Нэла Генадзіеўна Пільнец.

І сапраўды, усе яны стараюцца для дзяцей...

Дык ці ж не варты пераймання старанне і вопыт усіх гэтых цудоўных людзей?

На здымках: 1. Вось яны, выхаванцы дзіцячага сада. 2. Кіраўнік гуртка крою і шыцця Зінаіда Цімафеевна Сараева займаецца з Соф'яй Усоскай. 3. Дзеці на прагулцы. 4. Аляксандра Іванаўна Кроліка займаецца з дзецьмі. 5. Канстанцін Іванавіч Акаловіч.

Фота П. Нікіціна.



## НАШЫ СУСЕДЗІ

Дарагая рэдакцыя!

Калі я думала напісаць вам гэта пісьмо, у мяне было два пачуці: адно — не пісаць, а другое, больш цвёрдае — напісаць.

Здарылася так, што мой муж атрымаў ускладненне пасля грыпу. Яго паклалі ў бальніцу. Але як быць з дзецьмі, калі я ў другой змене, хто б іх мог забіраць з садзіка і ясляў? Пра гэта думалі муж і я.

Першы тыдзень я падмінілася з сяброўкай зменамі, але ўбачыла, што гэта вельмі нязручна, перашкаджае нармальнай працы. Так далей працягвацца не магло.

Аднойчы Валя Музычэнка паглядзела на мяне ўважліва і спытала: «Чаго ты, Зоя, не ў настроі?» Пра ўсё расказала я ёй. «Не хвалюйся, гэта не бяды», — сказала яна. — Дзяцей я забяру. А калі буду ў другой змене, іх возьме хто-небудзь іншы. Вось каб толькі Анатоль паправіўся».

З гэтага часу і пачалі забіраць з садзіка Гену суседзі. Яны казалі: «Ты толькі не хвалюйся, мы і пакормім яго, і спаць пакладзем».

А меншага ўладавалі ў кругласутачныя яслі.

Муж, прабыўшы працяглы час у бальніцы і санаторыі, паправіўся.

Я вельмі ўдзячна сваім суседзям і таварышам па працы за іх бескарыслую дапамогу амаль на працягу дзесяці месяцаў. Вялікае, шчырае дзякую вам, таварышы Кучаравы, Палей, Міхаленка, Новікавы, Музычэнка, Мануйліны, Чычыкалавы, Залескія.

Зоя ЗАХАРЭНКА

г. Рэчыца.

## ПРАЦА ПАТРЭБНА ЛЮДЗЯМ.

Дзе б ні працеваў чалавек: на заводзе, на полі, на ферме або ў любой дзяржаўнай установе, толькі тады праца яго будзе плённай, калі ён ведае, верыць, што яна патрэбна людзям.

Я свінарка і люблю сваю працу. Здаецца, што тут любіць? Кожны дзень адно і тое ж. Чысціш — корміш, чысціш — корміш. З раніцы да вечара, з месяца ў месяц.

Але калі дзякуючы тваёй працы маленькія парасяты піскуны ператвараюцца ў добрых адкормачнікаў — сэрца радуецца.

Летась я адкарміла тысячу свіней. Клапатліва іх даглядала, карміла, улічваючы ўзрост і вагу кожнай жывёліні. Дакладна выконвала парады заатэхніка, вывучала волыт перадавых свінаводаў рэспублікі. І ў спаборніцтве свінікі вытворчага ўпраўлення я заваявала першае месца.

У гэтым годзе я ўзяла яшчэ большае абавязацельства, хачу адкарміць 1200 свіней.

Спадзяюся, што абавязацельства выканано. Есць у мяне для гэтага і сілы, і веды, і жаданне. Жывём мы ў цудоўны час, сваімі рукамі будзем сваё шчасце, і таму хочацца працеваць яшчэ лепш.

Н. А. РАДЫЁНАВА,

свінарка налагаса «Новае жыццё»,  
дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Жыткавіцкае вытворчае ўпраўленне.

## САЛАТА З КВАШАНАЙ КАПУСТЫ



Капусты квашанай 100 г, морквы 50 г, цыбулі рэпчатай 15 г, смятаны 50 г, цукар, соль.

У квашаную капусту дадаюць нашаткаваную ў выглядзе стружкі моркву, паліваюць смятанай, у якую пакладзены соль, цукар, раздробленая рэпчатая цыбуля. Усё перамешваюць і кладуць у салатнік.

## УКРАЇНСКІ БОРШЧ СА СВЕЖАЙ РЫБАЙ



Паставіць варыць  $\frac{1}{2}$  шклянкі белай фасолі. Калі фасоля зварыцца, пакласці ў кастрюлю палавіну галоўкі свежай капусты, дробна нарэзанай. Потым 1 бурак і 1 морку дробна нашаткаваць і абсмажыць у алеі з таматам. Апусціць у кастрюлю і варыць ўсё да гатоўнасці.

Рыбу нарэзаную кавалачкамі, абсмажыць і апусціць у гатовы боршч. Даць закіпецці адзін раз. Спецыі і соль дадаць па смаку. Даць пастаяць  $\frac{1}{2}$  гадзіны. Можна есці ў халодным і гарачым выглядзе.

## ЗАПЯКАНКА З ЧОРНАГА ХЛЕБА

Чорнага хлеба 100 г, яблык 100 г, цукру 25 г, карыцы, сметанковага масла 25 г, малана 50 г, яйца.

Чэрствы чорны хлеб націраюць на тарцы і змешваюць з карыцай і часткай цукру. Яблыкі (са скуркай або ачышчаныя) наразаюць на кавалачкі, выразаючы сарцевіну. У змазаную сметанковым маслам форму ўкладваюць сламі: чорны хлеб, наверх намочкі сметанковага масла, затым кавалачкі яблычнаў, пасыпаныя цукрам, чорны хлеб, сметанковое масло, кавалачкі яблыкаў і г. д.



Верхні слой павінен быць з чорнага хлеба. Усё заліваюць сумесцю збітага яйца і малана або толькі адным малаком і запякаюць у духоўцы 30—45 минут. Падаюць гарачую або халодную з малаком.

## ПІРОГ З МАННЫХ КРУП

1  $\frac{1}{2}$  шклянкі маных круп, 1 яйка, 1 бутэльку кефіру, 5 сталовых лыжак цукру, 1 столовую лыжку сметанковага ма-



## СМАЖАНІНА З ЦЯЛЯЦІНЫ

Цяляціны 200 г, тлушчу 10 г, цыбулі рэпчатай 5 г, смятаны 5 г, спецыі.

I. Заднюю цялячую ножні націраюць соллю і перцам, кладуць на бляху знадворным бокам уверх у разагрэты тлушч і абсмажваюць у духоўцы да ўтварэння румянай скарынкі. Затым на бляху наліваюць булён, дадаюць цыбулю, лаўровы ліст і працягваюць смажанне пры сярэднім нагрэве, зрэдку паліваючы і пераварочваючы мяса. Каб смажаніна была больш сакавітая і смачная, яе ў час смажання незадоўга да гатоўнасці некалькі разоў змазаюць смятанай.

II. З задняй цялячай ножні выразаюць косць, мянаць злёгкую адбіваюць, пасыпаюць соллю, перцам, скручваюць рулетам, завязваюць шнуром і смажаць на бляхе з разагрэтым тлушчам.

Смажаніну наразаюць на кавалкі і кладуць на мелкае блюда. Падаюць з адваранай бульбай, падліўкай для смажаніны, адваранай або прыпушчанай гароднінай, рысам.

Сла, соль па смаку, соды пітной на кончыку чайнай лыжкі. Можна дадаць разынкі. Усё добра перамяшаць і выліць у нагрэту, змазаную маслам форму.

Запячы ў духоўцы на слабым агні.

## ПЯЧЕННЕ З АЎСЯНЫХ КАМЯКОЎ

Сметанковага масла 150 г, цукру 100 г, 3 яйкі, аўсянных камякоў 300 г, муки пшанічнай 50 г, смакавыя рэчывы.

Сметанковое масло (75 г) расціраюць з цукрам, яечнымі жаўтнімі і ваніллю да раставрэння цукру. Затым дадаюць злёгкую абсмажаныя на сметанковым масле (75 г) астуджаныя аўсянія камякі, пшанічную муку і ўсё перамешваюць са збітым яечнымі бялкамі.

Чайнай лыжкай камочкі цеста раскладваюць на бляху і выпінаюць да светла-карычневага колеру ў печы сярэдний гарачыні.

# КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ • КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

## ПРЫМЯНЕНИЕ МАЛАКА Ў ГАСПАДАРЦЫ

Свежая чарнільная пляма на адзенні хутка зводзяцца малаком.

Малаком добра чысціцу пазачаныя рамы, люстэркі і клаўшы.

Пры мыці фіранак рэнамендуецца да раствору сінкі ўліцу крышку малака.

Ад гэтага фіранкі набываюць выгляд новых.

Прыбаўленне невялікай колькасці малака да крухмалу на дае бялізне добры бляск пасля прасавання.



Гарчыца, разведзеная на маляц замест вады, значна лепш захоўваецца, не сохне.

Шавецкая ванса, размякчаная некалькімі кроплямі малака, дае добры бляск, лепш убираецца ў скuru абути.

## АБ ТЫМ, АБ СІМ...

Цукровую пудру лёгка зрабіць самім: пакладзіце кусавы цукар або цукар-пясок у мяшочак або паміж дзвюма сурваткамі і прарасуйце злёткі падгарэтым, не вельмі гарачым прасам.

Калі на ўнутранай паверхні алюмініевай пасуды з'явіліся цёмныя налёты, то трэба ў ёй пракіпіціць ваду, дадаўшы пітной соды (адну чайнную лыжку на 2–3 л ёмістасці).

Паліраваную паверхню алюмініевай пасуды трэба мыць щёлкай мыльнай вадой мяккім шматком або губкой. Бляск паліроўкі захаваецца, калі пасуду перыядычна чысціць сухім зубным парашком. Такую пасуду нельга праціраць парашком для мыці, содай, попелам, наждачнай паперай, пяском і іншымі цвёрдымі матэрыяламі.

## ЯК ДАГЛЯДАЦЬ СКУРУ ТВАРУ

Пры сухой скuru твару трэба абмякоўваць ужыванне мыла. Вечарамі сухую скuru твару і шию трэба ачышчаць ад паведнай для сухой скuru туалетнай вадой — так званым міндалінам або ланалінавым малаком. У цяжкіх выпадках — сагрэтым аліўкавым маслом. Ватны тампон змочваецца адным з указанных сродкаў, ім ачышчаецца твар (адпаведна асноўным рухам масажу).

За дзве гадзіны да сну ў сухую скuru твару трэба ўцерці добры пахнучыні вітамінізаваны крэм (напрыклад, крэм «Восторг»). Кладучыся спаць, большую частку крэму трэба з твару зняць. Для гэтага добра падходзіць тонкая туалетная папера; дастаткова злёткі дакранацца ёю да твару, і яна здымае, убіраючы ў сябе, лішні крэм.

Раніцай пасля зарадкі трэба толькі спаласнучь твар і шию вадой хатнай тэмпературы, а на дзень злёткі намазаць крэмам (напрыклад, «Юность»). Для сухой скuru прыдатна толькі тлустая пудра (напрыклад, «Манон»). Вялікую нарысьць прыносяць сухой скuru маскі і масажы.

Пры дрэнным колеры твару і сінях пад вачыма для вы-

свяллення прычыны трэба ўсё ж такі звярнуцца да ўрача. Асвяжыць дрэнны колер твару памагаюць рэгулярная ранішняя зарадка, прагулкі, дастатковы адпачынак ноччу і праўльнае харчаванне. Гэта — неабходная ўмова, калі вы хочаце дамагчыся поспеху з дапамогай розных касметычных працэдур (масаж, кампрэссы, маскі і г. д.). Іншы раз прычынай сухасці скuru з'яўляецца недастатковасць вітамінаў у арганізме, таму рэкамендуецца ўжыванье больш вітамінаў (асабліва A, B, і PP).

Тлустая скura твару сустракаецца галоўным чынам у раннім узросце. Звычайна гэтаму спадарожнічае расшырэнне пор. Прывічына занадта тлустай скuru ў парушэннях ўнутранай сістэмы. Тлустую скuru можна смела мыць вечарам щёлкай вадой з мылом. Пасля мыці щёлкай вадой з мылом і раніцай. У больш лёгкіх выпадках раніцай трэба абменавацца толькі добрым апалоскваннем.

Днём твар можна разы два чысціць якой-небудзь туалетнай вадой для тлустай скuru, напрыклад, туалетным воцатам або ласьёнам «Утро». Для чисткі тлустай скuru твару добра сумесь эфіру і трохпрацэнтага раствору борнай кіслаты ў роўных частках. Днём можна карыстацца больш сухімі дзённымі крэмамі (напрыклад, «Снегурочка») і сухой пудрай (напрыклад, «Красная Москва»).

Калі на тлустай скuru з'яўляюцца чорныя крапні (камедоні) або жаўтавата-белыя вузельчыкі (мілі) з запаленчымі чырванаватымі або гнойнымі вузельчыкі, трэба звярнуцца да ўрача па скурных хваробах або да касметычні.

Урач З. НОРМЕТ.

## ДОГЛЯД АБУТКУ

У непагоду — даждж, гразь, слоту — абути хутка псуеца, і таму трэба асабліва старанацца зрабіць абути аблізкімі.

так непрамакальным, часцей змазвайце яго крэмам. Намокшы абути лепш за ўсё сушыць на калпалах. Але ёсць і іншы, больш даступны спосаб: набіце абути газетнай паперай, якая ўбірае вільгаць, — і падэшва хутка прасохне. Ніколі не сушыце абути калі печы і радыятара, таму што ад цяпла скура цвярдзеє і нітні, якімі прашыта падэшва, рвуцца.

Знайшы абути, адразу ж пратрыце яго шматном, каб на скuru не заставалася бруду. Калі абути прасохне, густа змажце яго крэмам, праз 5–10 мінут пачысціце шчоткай, а потым ужо, каб надаць большы бляск, — замшай або плюшам.

Замшавы абути чысціць пасля таго, як ён высахне. У прэдажы ёсць маленькія гумавыя шчотачкі, яны добра здымоўваюць плямы і распраўляюць варсінкі. Калі замша пачынае блішчэць, паспрабуйце зняць бляск шматком, змочаным у гарачай вадзе, або патримайце туфлі над пайрам.

Зараз у модзе светлы абути, ён патрабуе беражлівага догляду. Не трэба надзіваць яго ў дажджліве надвор'е, таму што ад вільгаці паяўляюцца на яго падэшвы цёмныя палоскі, якія цяжна ачышчаюцца. Забруджаны светлы абути чысціце бензінам, да янога дадайце крэму паразіту магнезіі. Добра ачышчае светлы абути малако, змешанае з лечным бляском.

Лакіраваны абути зімой не носяць, таму што ад марозу лак робіцца ирохкім. На гразь такія туфлі таксама не прыгодны. Такі абути, калі яго не носяць, трэба час ад часу праціраць шматком, змочаным у сымом малако. Месцы, якія страдаюці бляск, можна працерці разэзанай цыбулінай, а затым адпалараваць мяккім сухім шматком. Для захавання эластычнасці лакіраваную скuru часам праціраюць насторавым маслом. А калі лакавыя туфлі ўжо не новыя і вы носіце іх пастаянна, то чысціце іх, як звычайны абути.

Завядзіце асобныя шчоткі для кожнага колеру абути. Бясколерны крэм прыгодны толькі для светлага абути, цёмны абути ад яго траціць бляск.

## Маці павінна ведаць

### ЯК ПАСТАВІЦЬ БАНЬКІ, ГАРЧЫЧНІКІ, КАМПРЭС

Банькі (сухія) звычайна ставяцца на спіну і на бакавыя аддзелы грудной клеткі. Калі ж трэба паставіць банькі і на грудзі, то трэба пазбягачыць ставіць іх на вобласць сэрца.

Паплрэдне праціраюць скuru вільготным ручніком і выціраюць насуха, а затым змазваюць вазелінам або алеем. Банькі выціраюць сухім ручніком. Невялікую палачку, аловак і да т. п. абкручваюць ватай, якую змочваюць дэнатураваным спіртам або адэкалонам. У левую руку бяруць баньку, трymаючы яе адтульной білізной да таго месца, дзе ле трэба прыставіць, а ў другую руку бяруць палачку з ватным тампонам. Тампон запальваюць ад свечні. Запалены тампон хутка ўносяць унутрі банькі, не дахранаючыся да яе краёў, пакідаюць там на 1–2 секунды і потым дастаюць адтуль, а баньку хутка прыстаўляюць да скuru. Калі банькі пастаўлены добра, скура

уцягваюцца ў баньку, якая моцна трывамаецца на скuru.

Банькі застаюцца на грудной клетцы хворага на працягу 5–20 мінут. Каб зняць банькі, адцягваюць скuru правай рукою, а ў гэты ж час левай рукою адхляюць баньку ўлеву. Калі ўсе банькі зняты, скuru насуха выціраюць чыстым ручніком, хворага цэпляюць.


Гарчычнікі можна прыгатаваць дома. Для гэтага бяруць чайнную лыжку сухой гарчыцы і столькі ж пшанічнай муки і замешваюць з невялікай колькасцю щёлкай вады, пакуль не ўтворыцца кашина, якую намазваюць на кавалак баваўнянай тканіны велічынёй з далонь. Прыгатаваны такім чынам гарчычнік прыкладваюць да ўказанным урачом месцы і паверх тканіны кладуць кавалак кампрэснай паперы. Гарчычнік ляжыць на скuru 5–20 мінут. Пасля таго, як яго знялі, выціраюць скuru кавалкам ваты. У аптэ-

ках прадаюцца гатовыя гарчычнікі. Перад ужываннем іх змочваюць щёлкай вадой і прыкладваюць да скuru.

Сагравальны кампрэс. На хворое месце кладуць сіладзеную ў некалькі слайў марлю або чистую насоўку, папярэдне змочаны ў вадзе пакаёвай тэмпературой і злёткі выціснутыя. Марлю або насоўку пакрываюць матэрыялам, які не прапускае ваду і пару (цыраты, вашчані, цэлафан, пластынат); гэты матэрыял павінен быць большы, чым марлю або насоўку: з усіх баноў ён павінен перахадзіць за краі марлі або насоўкі прынамсі на шырыню двух пальцаў. Зверху кладуць слой ваты, размеры якой павінны быць больші, чым размеры цыраты, вашчані і да т. п., якія знаходзяцца пад ёй. Усё гэта прымакаюць да бінтам, каб пад яго не пранікала паветра. Калі пад руцамі няма ваты, яе можна замяніць кавалкам фланелі або пуховай хусткай, складзенай у чатыры столкі. Кампрэс накладваюць на 6–8 гадзін: пасля перапынку (1–1,5 гадзін) яго накладваюць зноў.


Спіртавы кампрэс накладваюцца гэтак жа, як і звычайны сагравальны кампрэс, але марлю або насоўку змочваюць не вадой, а спіртам або гарэлкай. Спіртавы кампрэс выклінае вялінае раздражненне і пачырваненне скuru.

# ПРЫЧОСКІ




Вузкі твар патрабуе шырокай, пышнай прычоскі. Прамыя валасы яшчэ больш звужваюць твар.

Вуглаватаму твару з моцным падбароднам не падыходзіць расшыраная данізу прычоска. Правільнае рашэнне — справа.



Мінусы твару «сэрцам» скрадваюцца даўгімі, да падбародна, і начасанымі на лоб валасамі.

Грушападобны твар патрабуе прычоскі, якая скрые няправільную форму твару, што звужваецца ўверх.



Да круглага твару нядобра насіць вельмі пышныя валасы.

Вельмі высокі лоб патрабуе прычоскі з грыўкай і пышнай на патыліцы.



Здымак 2.

Старамодная прычоска падкрэслівае лоб, які звужваецца ўверх, і аптычна падаўжвае нос. Валасы да плеч робяць шыю кароткай і надаюць твару стомлены выгляд (здымак 1 уверсе).

Новае рашэнне зрабіла твар больш маладым, свежым, ён як быццам асвятліўся знутры. Тут усё натуральна: умераная вышыня прычоскі, якая падымае лоб і ўкарочвае нос. Начасаныя на твар ля шчакі валасы памагаюць зацияніцу крыху выступаючая скулы.

Абрамленне валасоў рабіла твар чатырохвугольным, амаль квадратным. Грыўка і доўгія пасмы штучна змяншаюць твар, таму асабліва рэзка вылучаюцца бровы, нос, высокія валасоў.

Скулы, крыху квадратны падбародак. У такім абрамленні любы твар будзе здавацца грубаватым, па-мужчынску вуглаватым. Дрэнную паслугу робіць і круглы выраз сукенкі, які падкрэслівае поўную шыю (здымак 1 унізе).

Новая прычоска раскрыла прыгажосць твару (здымак 3). Яму нададзена авальная форма. Грыўка ліквідавана, пад ёй адкрыўся прыгожы лоб, дастаткова правільны, каб яго цалкам аслабаніць ад валасоў. Рысы твару крыху змянчыліся новай, па-іншаму размешчанай грыўкай. Бландзінкам наогул падыходзіць пышная завітая прычоска, а не маса прамых валасоў.



Здымак 1.

## ПЛЮСЫ ПАДКРЭСЛІЦЬ, МІНУСЫ ЗАЦЯНІЦЬ

Штосьці прыгожнае ёсьць амаль у кожным чалавеку, і гэта штосьці звычайна праяўляецца ў твары. Важна знайсці сродкі, каб падкрэсліць гэта яшчэ больш. Гэтак жа важна знайсці магчымасці зацияніцу мінусы твару і галавы. На гэтай тэктцы, галоўным чынам, і пабудавана майстэрства прычоскі.

Класічная норма прыгажосці — авальны твар. З дапамогай прычоскі твар можна наблізіць да авальной формы. Але выгляд спераду яшчэ далёка не ўсё. Нельга забываць і аб профілі. І тут трэба выкарыстаць усе аптычна дзеючыя сродкі. І, нарэшце, трэба лічыцца з выключэннямі. Есць прыгожыя, зусім не авальныя твары. І ў той час не ўсе авальныя твары прыгожыя.

Але не ўсёды мы можам знайсці таленавітага цырульніка. Таму важна, каб кожная жанчына разбіралася ў плюсах і мінусах свайго твару. І тады кожнай жанчыне стане зразумела, чаму прычоска павінна быць індывідуальнай, вырастаць з будовы твару і формы галавы, чаму нельга механічна кіраваць убачаны дзесяці ўзор або прычоску.

(З часопіса «СИЛУЭТ»).

Слаба выражаны падбародак. Рысы твару ўраўнаважваюцца начасанымі на шчонкі і лоб валасамі.


Вытарылы падбародак. Ураўнаважваецца пышнасцю валасоў на патыліцы і высокай прычоскай над іблом.



І доўгі нос аптычна памяншаецца прычоскай, пышнай на лбе і на патыліцы.



Кірпаты нос. Валасы на лбе, шчонках і патыліцы не павінны паўтараць лінію носа.



**Ч**ытака М. з Крывічай просіць парады, як власы рыжаватага колеру зрабіць цімнайшымі? Перш за ўсё хочацца сказаць Вам, дарагая М., што многія дзяўчыны, жанчыны штурчна імкнуцца на даць сваім валасам рыжаватае адценне, таму што гэта зараз модна.

А зрабіць іх цімнайшымі можна. Ёсьць фарба «Гама», але фарбованне валасоў — складаны працэс, і лепш за ўсё зварнуцца ў цырульню, дзе ёсьць спецыялісты.

\* \* \*

Мяне цікавіць, што такое «марскі грыб»? — піша ў рэдакцыю чытака Н. Аванян з Полацнага раёна.

Што такое марскі або, як яго часцей за ўсё называюць, чайны грыб?

Чайны грыб — гэта студзёністое ўтварэнне, якое складаецца з асобага роду бактэрый і дрожджавых грыбкоў. У выніку жыццяздзейнасці гэтых мікроарганизмаў у настоі грыба ўтвараецца рад арганічных кіслот — воцатная, малочная, глюконавая і інш.

Чайны грыб кладуць у слоік і заліваюць цёплым падсалоджаным чаём. Чай бродзіц, і праз некалькі дзён атрымліваецца кіславаты, злёгкую газіраваны напітан прыемнага смаку. Па меры ўжывання слоік даліваюць свежым падсалоджаным чаём і атрымліваюць новую колькасць квасу. Грыб пры гэтым паступова павялічваецца ў аб'ёме.

Чайны квас ужываецца не толькі як асвяжаючы напітан. Яму прыпісваецца і лекавае дзеянне пры рознага роду захворваннях. Яго ўжывалі з некаторым поспехам пры лячэнні ангіны (паласканне сямівасьмідзённым настоем чайнага грыба), як сродак, які регулюе работу кішечніка, напрыклад, пры звычайных запорах, гемароі і г. д.

Умеранае ўжыванне (1—2 шилляні ў дзень) чайнага квасу шкоды прынесці не можа. Але перастаялы квас, які мае разна кіслы смак (нагадвае воцат), асабліва пры сістэматычным або няумераным яго ўжыванні, можа аказацца шкодным для арганізма.

\* \* \*

Чытака Люся К. піша ў рэдакцыю: парайце, якія маюць рост вышэй сярэднія.

Перш за ўсё высокім і хударлявым фігурам падыходзяць сукні з мякімі ліфам, пышнай спадніцай, папяроначнымі лініямі фасона. Добра аздобіць сукнену валанамі, зборкамі, рабіці вялікія наўніры, фальбоны, шырокія пасы. Пры вельмі высокім росце даўжыню спадніц трэба рабіць крхкую нарацей звычайнай. Не шыйце сукні з падоўжанымі разразнымі лініямі, з падоўжанай палоскай, таму што гэта рабіць фігуру зрокава яшчэ вышэйшай. Малюнак тканіны ў дробны «гарох» на чёмнім фоне падыходзіць да любой фігуры, а вялікі «гарох» на светлым фоне і на любым іншым падыходзіць толькі хударлявым высокім жанчынам. Падыходзіць вам тканіна і ў шырокую палоску, але з папяроначным размяшчэннем палоск. Таксама вы добра будзеце выглядаць у суненцы з тканіны ў вялікую клетку.

### „РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА“ ДАЛАМАГЛА

Любоў Пятроўна Мітраховіч, жыхарка Светлагорскага раёна, паснардзілася ў рэдакцыю:

«Я заказала сабе бастонавы касцюм. Шыў мне яго ў нашай пашывачнай майстэрні таварыш Казлоўскі. Але замест касцюма я атрымала брак».

Рэдакцыя зварнулася ў Галоўнае ўпраўленне бытавога абслугоўвання мясцовай прымескі пры Савеце Міністраў БССР і прасіла прынесьці меры.

Нядайна рэдакцыя паведаміла, што факты, пра якія напісаны ў заяве Л. П. Мітраховіч, пацвердзіліся. Ей пашыты новы касцюм за кошт закройшчыка, які дапусціў брак.

\* \* \*

У рэдакцыю зварнулася рабочая Стайбцоўскай хлебапякарні С. П. Бікарэвіч і прасіла памагчы разабрацца, чаму ле зволілі з работы ў час хваробы і не аплачваюць бюлетэнь.

Вось што паведаміў рэдакцыі інструктар па кадрах Стайбцоўскага райспажыўсаюза тав. Мацвеев: «Факты, абы якіх пісала тав. Бікарэвіч С. П., мелі месца. Праўленню Стайбцоўскага сельпо дадзена ўказанне неадкладна аплаціць бюлетэнь Бікарэвіч.

Звольненне з работы ў Стайбцоўскай хлебапякарні Бікарэвіч і іншых рабочых было праведзена таму, што пякарня была закрыта на пераабсталяванне. З пускам пякарні Бікарэвіч будзе адноўлена на работе».

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 06637.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.


Падпісана да друку 1/II-64 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Папера 60×90<sup>1/8</sup>. Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: адказн. рэдактара — 3-17-51, адказн. сакратара — 3-38-14, аддзелаў прымескі, сельскай гаспадаркі і культуры — 3-38-24.

Друкарня выдавецства «Звязда». Мінск. Цана 18 кап. Дадатак — выкрайка. Тыраж 189540.

Зак. 5.

### КРАСВОРД



1. Від спорту.
2. Беларускі часопіс.
3. Рускі паэт.
4. Рускі мастак.
5. Аўтар рамана «Чапаеў».
6. Лятальны апарат.
7. Савецкі авіяканструктар.
8. Месца торфараспрацовак на Беларусі.
9. Першая руская жанчына-падарожніца.
10. Беларускі пашт.
11. Опера Д. Вердзі.
12. Народнае свята з шэсцем.
13. Спартыўная прылада.
14. Драма М. Ю. Лермонтава.
15. Беражлівасць.
16. Дачна Івана Сусаніна ў оперы «Іван Сусанін» М. І. Глінкі.
17. Зброя фехтавальшчыка.
18. Тонкая тканіна.
19. Балет А. Глазунова.
20. Пералін тэм для лекцый, дакладаў.
21. Савецкі байкапісец.
22. Спартыўная гульня.
23. Духавы музичны інструмент.
24. Навука аб красамоўстве.
25. Месец года.
26. Зялёнае рэчыва раслін.
27. Спектакль тэатра імя Я. Купалы.
28. Музичны твор.
29. Вершаваны раман В. Сяянова.
30. Беларускі кампазітар.
31. Буйны музична-драматычны твор.
32. Народны мсцівец.
33. П'еса І. Гурскага.

Кожнае слова красворда пачынаецца ад абазначанай клеткі і запісваецца вакол адпаведнай лічбы па ходу стрэлкі гадзінніка.

### ДАРАГІЯ ЧЫТАЧЫ!

Працягваеца падпіска на часопіс «Работніца і сялянка» да канца года. Можна падпісацца ў любым паштовым аддзяленні.

Кошт падпіскі на 10 месяцаў — 1 р. 80 к.

Падпісвайцеся на свой часопіс «Работніца і сялянка»!

На 1-й старонцы вонкладкі — малюнак С. Раманава, на 4-й — «Лыжніцы». Мал. Р. Кудрэвіч.

3H//794556(50)



E0000000 1992967

74 995

